

ЗВЯЗДА

№ 26 (3133) Пiдiгiл, 3 лiстагa 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газета. Год выд. XIII

ЧАРГОВАЯ АПЭРЭТКА ў ПОЛЬСКИМ СОЙМЕ

„НІЯКІХ ІЛЮЗІЯЎ“... ФАШЫСЦКАЯ ДУБІНКА—АДЗІНЫ АДКАЗ НА АПАЗЫЦЫЙНЫЯ РАЗМОВЫ ППС

Апошніяе слова скажуць працоўныя масы Польшчы

ВАРШАВА, 1. У польскім сойме пачаліся генеральныя спрэчкі па дзяржаўным бюджэце. Прадстаўнік ППС, дэп. Жулаўскі выступіў з рэзкай прамовай супроць бюджэту і сучаснага ўраду.

Жулаўскі заяўляе, што бюджэт накіраваны супроць інтарэсаў працоўных мас. Падаткі цяжар галоўным чынам кладзецца на плечы працоўных мас, а большая частка выдаткаў ідзе на армію і паліцыю. Сучасны ўрад заяўляе Жулаўскі, ня мае ніякай праграмы. Усе яго імкненні накіраваны да стварэння моцнай улады. Але ці зьяўляецца ўрад Бартэла сапраўды моцным? На гэтыя пытаньне Жулаўскі дае адмоўны адказ. Міністры ня маюць ніякай моцы. Яны залежаць зусім ад іншых фактараў, якія знаходзяцца па-за соймам. Палкоўнікі, якія павінны быць паслухнянымі ўраду, падмаюць барацьбу супроць апошняга.

Гульня ў кошку і мышку в соймам, якую праводзіць польскі ўрад, па думцы Жулаўскага, зьяўляецца нічым іншым, як барацьбою з польскім народам.

У канцы сваёй прамовы Жулаўскі сьпяняецца на гаспадарчым станові-

шчы краіны і заяўляе, што Польшча па высаце зарплаты знаходзіцца ў Эўропе на апошнім месцы. Пакупная здольнасць насельніцтва значна зьнізілася. У гэтых умовах у краіне ня можа быць давер'я ўраду.

Жулаўскі канчае сваё выступленне наступнай заявай: «Народ, які не дазволіў закоўваць сябе ў кандалы і прыгнятаць чужым акупантам, таксама не дазволіць прыгнятаць сябе і закоўваць у кандалы і сваім уласным акупантам». Пасьля гэтых слоў на лаўгах урадавага блёку пачаўся шум і варожыя крыкі па адрасу ППС і Жулаўскага.

Наступны прамоўца дэпутат Вазніцкі (партыя Вызвалення) заяўляе, што ў мінулым годзе яго партыя яшчэ мела ілюзіі і спадзявалася, што пасьля выбараў стане лепш. Але цяпер ужо гэтых ілюзіяў няма. У Польшчы, па думцы прамоўцы, зараз не манархія, не фашызм і не дэмакратыя. Гэта спецыяльны метад панаваць над усімі і ўсімі. Але Польшча, заяўляе Вазніцкі, гэта не Пiлсудзкі і мы ня можам дазволіць, каб лёс краіны залежыў ад аднаго чалавека.

З адказам на гэтыя прамовы ад імя урадавага блёку выступіў дэ-

путат Савойца, які заявіў:

«Вы самі ня можаце сябе вылічыць. Адзіны лекар, які гэта можа зрабіць,—гэта маршал Пiлсудзкі. А ў якасьці апэрацыйнага нажа павінна быць выкарыстана дубінка».

(Момэнт).

Чаго варты апошніыя выступленні дэп. Жулаўскага (ППС) і Вазніцкага (Вызваленне), нам добра вядомы, Апазыцыйнасьць ППС і Вызвалення—толькі на словах. У сапраўднасьці-жа як ППС, так і Вызваленне падтрымліваюць сучасны фашысцкі рэжым у Польшчы. Найлепшым прыкладам гэтага зьяўляецца апошняе галасаваньне ў сойме аб давер'і міністру юстыцы Цару. ППС і Вызваленне ў апошні момант устрымаліся ад галасаваньня і гэтым выратавалі міністра.

На словах—рэзка апазыцыя да ўраду, на справе—зрада інтарэсаў працоўных мас—вось асноўная лінія палітыкі псеўда-апазыцыйных партыяў ППС і Вызвалення.

Але выступленні Жулаўскага і Вазніцкага зьяўляюцца характэрнымі для сучаснасьці, якая сапраўды мае месца ў Польшчы. Польшча зараз перажывае востры гаспадарчы крызіс. Напружанасьць на прамысловым і гандлёвым рынку з кожным днём усё павялічваецца. Гэта ў сваю чаргу адбіваецца на насельніцтве. Недавольнасьць сярод насельніцтва і недавер'е яго да сучасных уладаў краіны павялічваецца. Пiлсудзкі ўжо пачынае траціць той арэол барацьбіта, якім ён быў абкружаны нават і сярод дробнай буржуазіі. Рабочая класа Польшчы, як на выбарах у сойм, так і на апошніх муніцыпальных выбарах выразна паказала, што яе сымпаты належаць кампартыі. ППС пачынае канчаткова траціць уплыў на рабочыя масы. Іскравым прыкладам гэтага быў лодзінскі забастоўка і ўся барацьба, якую яшчэ і зараз вядзе лодзінскі пралетарыят.

Па вестках «Дзеньніка Віленскага», Пiлсудзкі мае перавагу ў Коўні, і Вальдемарас пад аховаю адданага яму войск і шаўлісаў замкнуўся ў будынку рады міністраў, чакаючы надыходу дапамогі з Шаўляў і Кашалараў.

Ноччу першага лiстагa рэдакцыя «Дзеньніка Віленскага» атрымала няспраўджаную вестку, што Вальдемарас, нібы-та, ўжо арыштаваны.

«Слова» за 1-е лiстагa паведамляе, што прэзыдэнт Сметона 31-га студзеня выехаў на дыплематычныя павяльчэньне ў Троіці павет каля польскае граніцы. Разам з Сметонам знаходзяцца трое міністраў, рал вайсковых і двое выпэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. У паліванні прынялі ўдзел дыплематычныя прадстаўнікі павы—даўкі, эстонскі, латвійскі. Паліваньнем кіраваў міністр земляробства Алеска.

Што робіцца ў Літве?

Вiленскія польскія газеты падаюць рад сэнсацыйных вестак з літоўскае сталіцы. Пакуль цяжка сказаць, колькі ў іх праўды, а колькі выдумак, народжаных жаданьнем польскай буржуазіі хутчэй дакацца да ўстаўленьня ў Літве ўлады больш падатлівай польскім імкненьням.

Падзеі ў Коўні, паводле Вiленскіх польскіх газет, выглядаюць так. Звольнены Вальдемарасам у адстаўку начальнік генеральнага штабу Пiлсудзкі з 37 афіцэрамі зьявіўся да старшыні ўраду Вальдемараса з ультыматыўным патрабаваньнем або падацца ў адстаўку, або змяніць палітыку ўраду і вырашыць ніжэйпералічаныя справы: канчаткова ўладзіць канфлікт з Польшчай, ануляваць гандлёвую ўмоу з Нямеччынаю, аднавіць свабоду друку і парламанцкі лад.

Вальдемарас нібы-та, згадзіўся з гэтымі патрабаваньнямі, а калі афіцэры выйшлі, выклікаў на падмогу вайсковыя часты і Кашалар і Шаўляў, абвясціў стая аблогі ў Коўні і загадаў арыштаваць Пiлсудзкі з іншымі афіцэрамі—удзельнікамі ультыматыўнае дэлегацыі. Пiлсудзкі з іншымі афіцэрамі быў арыштаваны і пасаджаны ў адзін з фартуў Ковенскае крэпасці, але (па вестках «Дз. Віл.») быў, нібы-та, вызвалены яго прыхільнікамі. Частка Ковенскага гарнізону стала на бок Пiлсудзкі.

На Вальдемараса быў зроблены бомбавы замах, але няўдачна. Вальдемарас склікаў спецыяльнае пасяджэньне рады міністраў, на якое быў запрошан таксама і прэзыдэнт Сметона, але апошні не зьявіўся. Рада міністраў выдала адозву да насельніцтва і войска а радам абяцанак, а таксама загад камандзірам палкоў.

Па вестках «Дзеньніка Віленскага», Пiлсудзкі мае перавагу ў Коўні, і Вальдемарас пад аховаю адданага яму войск і шаўлісаў замкнуўся ў будынку рады міністраў, чакаючы надыходу дапамогі з Шаўляў і Кашалараў.

Ноччу першага лiстагa рэдакцыя «Дзеньніка Віленскага» атрымала няспраўджаную вестку, што Вальдемарас, нібы-та, ўжо арыштаваны.

«Слова» за 1-е лiстагa паведамляе, што прэзыдэнт Сметона 31-га студзеня выехаў на дыплематычныя павяльчэньне ў Троіці павет каля польскае граніцы. Разам з Сметонам знаходзяцца трое міністраў, рал вайсковых і двое выпэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. У паліванні прынялі ўдзел дыплематычныя прадстаўнікі павы—даўкі, эстонскі, латвійскі. Паліваньнем кіраваў міністр земляробства Алеска.

ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА ў АЎГАНІСТАНЕ

Авангарды джэзлал-абадцаў у 17-ці кілёмэтрах ад Кабулу

Дзээртырства ў радох мяцежнікаў

КАБУЛ, 30 Наступленне на Кабул Джэзлал-Абадзкай групы плямён, на чале якіх стаіць Алі Ахмэд-Хан, замарудзілася з прычыны выпайшых сыягоў. Тым ня менш авангарды джэзлал-абадцаў падыйшлі да сяленьня Буххак (17 кілёмэтраў на ўсход ад Кабулу). Кугістанцы панеслі ў баёх пад Буххакам вялікія страты, што выклікала сярод іх замяшаньне. Абвешчана ў Кабуле Бачэ-Сакао мабілізацыя працякае слаба. Адзначаюцца частыя выпадкі дзээртырства кугістанцаў. Ноччу з Кабулу часткова вывозяцца каштоўнасьці і зброя ў бок Кугістану. (ТАСС).

КАБУЛ, 30. Алі Ахмэд-Хан, які стаіць на чале Джэзлал-Абадзкай

групы плямён, што наступаюць на Кабул, рыхтуючыся да захопу сталіцы, па чутках, заявіў, што ён не зьяўляецца праціўнікам стараі дынастыі і, у прыватнасьці, падышаха Аманулы. (ТАСС).

ВАРОЖАСЬЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА ДА МЯЦЕЖНІКАЎ УЗРАСТАЕ

КАБУЛ, 31. Па апошніх вестках, сяленьне Буххак запята часьціямі Алі Ахмэд-хана. Кугістанцы адступілі з вялікімі стратамі. Сярод насельніцтва Кабулу ўзрастае варожасьць да кугістанцаў. Магазины зачыніліся. Адчуваецца востры недахоп харчу. Штодзённа робяцца шматлікія арышты сярод прыхільнікаў падышаха Аманулы і Алі Ахмэд-хана. (ТАСС).

Індыя і падзеі ў Аўганістане

Шырокія масы насельніцтва Індыі з вялікім напружаньнем сачаць за падзеямі, якія разгортваюцца ў Аўганістане. Аднак, інфармацыя, якая падаецца большасьцю англа-індыскіх газет—надзвычайна аднабакова асьвятляе падзеі, раздмухваючы дэталі паасобных промахаў і няўдач Аманулы і замоўчваючы рад іншых падзей. Нацыяналісцкія газеты, як «Форвард», «Хінду» і блізкая да свядзьмытых (буржуазная згодніцкая партыя реформ) «Бомбей Кронікл», скардзяцца на трывожны тон рэшткі англа-індыскага друку, які стварае паніку на падставе сэнсацыйных чутак, якія фабрыкуюцца на рынках Пешэвару і Нью-Дэлі. «Слежка за Аўганістанам», піша «Форвард», дасягла такіх разьмераў, што ў каралеўстве выпра ня можа ўпасці варабей, каб гэта вестка не распаўсюдзілася да Сімлы (рэзідэнцыя віцэ-караля Індыі). Друкуюцца толькі тыя весткі, якія дыскредытуюць Аманулу».

Прычына паўстаньня нацыяналісты лічаць не апошнімі реформы выпра аб рэспубліцы і аб утварэньні

туль-тэль». Гэтыя племя налічвае ня больш 8-х тысяч чалавек і зьяўляецца адкрытым ворагам реформ Аманулы. Аднак, прычына неадвадзеньня шынвары каравіцца не ў реформах, як зьявіць чадры, напэўнае эўрапейскай вяртаткі ці галенне барады. Жанчыны шынвары ходзяць з адкрытымі тварамі і прауюць у полі без чадры. Справа ў тым, што калі краінай кіраваў бацька Аманулы, шынвары былі вызвалены ад вайскавай павіннасьці («ні-зам ішбары») і зямельнага падатку («маліят»).

Хвала сымпаты да справы реформ Аўганістану пранеслася па ўсёй Індыі, ахапіўшы галоўным чынам мусульманскае насельніцтва. Быў пакладзены пачатак масавым мітыгам у Паўночнай Індыі. Намітыгу ў Лагоры было высунута патрабаваньне, каб індыйскі ўрад ня ўмешваўся ў аўганскія справы і забараніў збор грошай для падтрыманья шынвары. Справа ў тым, што на поўначы Індыі, у паласе незалежных плямён, жыве племя афрыды, якое пры дапамозе англа-

Провады вурны з прахам Пакстона Гіббэна



Урна з прахам Панотона Гіббэна

1-га лютага, а 7 гадз. увечары ў памяшканні Чырвонага Крыжу адбылася грамадзянская паніхэда на яабожчыку—прыцелю СССР—Пакстону Гіббэну.

З прамовамі аб жыцці і дзейнасьці Гіббэна выступілі—старшыня ЦК Чырвонага Крыжу т. Баруккоў, генеральны сакратар т-ва культурнае сувязі з заграніцай т. Ліндэ, упоўнаважаны выканкому Чырвонага Крыжоў т. Анашанкоў, прадстаўнік т-ва «Прыцель Дакці», тав. Оуркова і іншыя.

Выступіўшыя таварышы адзначалі прыяцельскія адносіны яабожчыка да Савецкага Саюзу. У часе галаду т. Гіббэн арганізаваў збор грошай на дапамогу валадобчыям Павалжжа. Гіббэн увесь час выступав у друку з заклікам да барацьбы за прызнаньне Савецкага Саюзу.

А 12-й гадз. ночы вурна была перанесена на вакзал для адпраўкі ў Маскву. На вакзал зьявіліся для провадаў менскія ячэйкі Чырвонага Крыжу і рабочыя з аркестрам музыкі. З маленкай прывоай выступіў таварыш Цылікевіч, які суправаджае вурну ў Маскву. Прыбыццё вурны з прахам, паніхэда і провады на вакзал завяшчаны Бадзляржыню для зронікі.

2-га лютага ў Маскву прыбыла вурна з астанкам падамога амерыканскага грамадзкага дзеяча і журналістага Пакстона Гіббэна. Гіббэн быў

ВАКОЛ САВЕЦКАЕ ПРАПАНОВЫ

Прапанова СССР Латвіі і Эстоніі далучыцца да савецкага пратаколу

РЫГА, 31. Як паведамляе друк паўнамоцнае прадстаўніцтва СССР у Рызе перадала латвійскаму міністэрству замежных спраў прапанову аб далучэньні Латвіі да пратаколу аб безадкладным ажыццяўленьні пакту Калёга. (ТАСС).

РЭВЕЛЬ, 1. Газеты падаюць, што савецкі паўнамоцны прадстаўнік у Ревелі т. Пятроўскі наведваў эстонскага міністра замежных спраў Ляціка «для высвятленьня адносінаў Эстоніі да пакту Калёга і да пратаколу прапанаванаму СССР».

На словах газет, паўнамоцны прадстаўнік СССР у Ревелі т. Пятроўскі

жыцьцё пакту Калёга. Паведамленьне выклікае вялікую ацікаўленасьць у польскіх і замежных колах. У міністэрстве замежных спраў чужаземным журналістам заявілі, што польскія аўтарытэтыныя колы задаволены праектам супольнага падпісанья пратаколу Польшчай, Латвіяй, Эстоніяй і Румыніяй у Маскве. (ТАСС).

БЭРЛІН, 1. Нямечкі друк удзяляе шмат увагі прапанове Літвінава Польшчы аб тэрміне падпісанья пратаколу і разглядае яго, як доказ стагнацы СССР унесці поўную

Ураду. На вестках газети «Баба Маа» Латвія заявляе, што Эстонія жадае, каб пратакол быў шматбаковым, з удзелам усіх прыбалтыцкіх дзяржаў, і гатовая ўдзельнічаць у перагаворах, які змест пратаколу і тлумачэнне яго будуць яснымі і прыемлемымі для яе».

Заўвага: На вестках, атрыманых ТАСС, кроці, прадпрыятцы саветскімі паўнамоцнымі прадстаўнікамі ў Рэвелі і Рызе, мелі наперакор цвёрджанню «Шяелехт», адвольна характар. (ТАСС).

ПОЛЬСКІ ДРУК АБ ХОДЗЕ ПЕРАГАВОРАЎ ПАМІЖ ЛІТВАНЫМ І ПАТЭКАМ

ВАРШАВА, 1. Польскі друк публікуе паведамленне ТАСС аб ходзе перагавораў Літвава з Патэкам адносна парадку падпісання пратаколу аб безадкладным укладзенні ў

РЫГА, 1. Газета «Якукс Зінас», абгаворваючы польска-саветскія перагаворы па пытанні аб ажыццяўленні пакту Келёга піша:

«Наш спецыяльны карэспандэнт у Рэвелі паведамляе, што ў эстонскіх палітычных колах здаўлены адказам Польшчы Саветскаму Саюзу. Польскі ўрад у сваім адказе заяўляе, быццам Эстонія і Латвія выказалі жаданне падпісаць саветскі пратакол саюзітаў з Польшчай. У эстонскіх палітычных колах не разумеюць аднак, чаму Польшча хоча схавацца за спінку Эстоніі і Латвіі. Не Эстонія і Латвія зьявяталіся да Польшчы з прапановай супольна падпісаць пратакол, але якая наадварот, гэта прапанова была зроблена Польшчай. Прынамсі эстонскі міністар замежных спраў атрымаў такую прапанову ад польскага ўраду».

Аўтанамісцкі рух у Эльзасе і Лётарынгі непакоіць Францыю

ПАРЫЖ, 1. Агенцтва Гаваас паведамляе: «У сваёй прамове аб становішчы ў Эльзасе і Лётарынгі, сказанай у палаце дэпутатаў, прэм'ер Пуанкарэ адзначыў, што аўтанамісцкі рух набывае ўсё больш анты-францускі тон. Пуанкарэ заявіў, што панемцы імкнуцца выкарыстаць гэты рух».

Далей Пуанкарэ паведаміў, што ён прапонуе палаце дэпутатаў законапраект аб барацьбе з дзейнасцю аўтанамісцкіх. Фонды аўтанамісцкіх — сказаў Пуанкарэ — дасягаюць 660 мільёнаў франкаў».

Кулацкая помста забойства камсамолкі

МАГІЛЕЎ, 2. (Наш кар.). На хутары Дамачур'е, Вядзёрскага сельсавету, Бялыніцкага раёну, Магілёўскай акругі, забіта кулакамі камсамолка Ластоўская Арыча, якая была абрана членам сельсавету.

На справаздачных і выбарчых сходах Ластоўская прымала актыўны ўдзел у выкрыцці кулацкіх махінацый.

Вядзецца тэрміновае расьсьледванне.

Венскі муніцыпалітэт дае новыя крэдыты СССР

ВЕНА, 1. Па афіцыйных даных венскага муніцыпалітэту, з першай часткі гарантыяных крэдытаў для экспарту ў СССР у разьмере 60 млн. шылінгаў (аўстрыйскі шылінг—каля 28 кап.), выкарыстаны да заканчэньня тэрміну (31 студзеня) 50 мільёнаў.

Пасобныя прамыслоўцы зьявіліся ў муніцыпалітэце з просьбай працягнуць тэрмін для скарыстання рэшткі першай часткі крэдытаў і другой часткі ў 40 млн. шылінгаў. Такая-жа прапанова ўнесена на днях саюзам заводчыкаў машына-будульніц прамысловасці, электра-прамысловасці і саюзам рабочых-мэталістаў.

Па вестках «Арбейтэр Цейтунг», муніцыпалітэт паведаміў саюз металістаў, што перагаворы аб гэтым выдучыцца да 15-га лютага.

Муніцыпалітэт намеран зноў гарантаваць крэдыт у сто мільёнаў шылінгаў (28 млн. руб.). Па заканчэньні перагавораў з зацікаўленымі прадпрыемствамі муніцыпалітэтам будзе ўнесены адпаведны законапраект. (ТАСС).

Саветская мастацка-сама-тужная выстаўка ў Нью-Ёрку

НЬЮ-ЁРК, 31. 31-га студзеня вечарам у Нью-Ёрку адкрылася саветская мастацка-сама-тужная выстаўка, наладжаная «ВОКС'ам» і «Амторгам». На адкрыцці было шмат публікі. Волгукі друку спрыяючыя. (ТАСС).

ЛЕНДАН, 1. Выступаючы ў канстытуцыйным клубе ў Лендане, марскі міністр Брыджман заявіў:

«У адносінах скарачэння ўзброенай Англія зрабіла больш, чым прыпадала на яе частку. Сьцьвярджаючы, быццам Англія пачала гоніць пабудову крэйсераў у 10.000 тон не адпавядае сапраўднасці: вышынёнская канферэнцыя ўстанавіла заканадаўчыя межы ўзброенай на моры, з прычыны чаго максимум зрабіўся нормаю. Англіі прышлося пасьледваць прыкладу іншых дзяржаў, але прайшло 2 ці 3 гады перш чым у Англіі былі закладзены новыя крэйсэры па загаду ўраду рабочай партыі, што робіць яму гонар».

Што датычыцца амерыканскага законапраекту аб пабудове крэйсераў, дык Англіі няма чаго ўмешвацца ў гэтае пытаньне. Існуе пакт Келёга, і я мяркую, што ўсе нацыі, якія яго падпісалі, намераны яго выконваць. Я ня зьбіраюся крытыкаваць лік і разьмеры чаго-б там ні было, што Амерыка лічыць для сябе патрэбным, я лічу за лепшае не дабівацца ад яе ніякіх дакладных фармулёвак. На мой погляд міжнародны мір будзе ў большай безапаснасці, знаходзячыся ў руках краіны, якія даяраюць друг другу, чым у руках распаўсюджвальнікаў трывогі. (ТАСС).

Трагэдыя беспрацоўнага

ВАРШАВА, 1. У Лодзі стралялі з рэвалюцыйнага сьмяротна паранены саюзныя рабочыя Відзёўскай мануфактуры Цэсікавічэ. Адстрэляваўшы, Кон паняў Цэсікавіча, які пры дастаўцы ў паліцыю памёр.

Кон памёр праз некалькі гадзін пасля апэрацыі.

Забойства Кон зрабіла ў Лодзі вялікае ўражаньне. Відзёўскай мануфактура адзіная, якая пасля заканчэння забастоўкі тэкстыльчыкаў у Лодзі не гадзіла ажыццявіць арбітражны рашэньні і даць рабочым 5 проц. прыбаўку. З прычыны гэтага рабочыя Відзёўскай мануфактуры абвясцілі новую забастоўку, якая цягнулася 2 месіцы. Забастоўка скончылася паражэньнем рабочых; адміністрацыя, наперакор сваім абяцанням, звольніла з работы шмат удзельнікаў забастоўкі. (ТАСС).

Францыя „падрыхтоўвае мір“

Аб чым можа сказаць французскі вайсковы бюджэт

Трэба вельмі напхадаваць, што ядаўнія спрэчкі ў французскім парламанце па вайсковым бюджэце ня былі зафіксаваны на фільмах і на грамафонных пласцінках. Гэта было-б лепшай антываеннай агітацыяй, чым тысячы артыкулаў і прамовы.

Уявце сабе вайсковага міністра «рэспубліканскага сацыялістага» і старшыню шматлікіх пацыфісцкіх таварыстваў, які падымасца на трыбуны і спакойна заяўляе:

«Для таго, каб правесці ў жыццё тыя ваенныя законы, якія палата аднадушна (за выключэньнем камуністыч) прыняла ў мінулым годзе, нам трэба павялічыць вайсковы бюджэт на паўтара мільярды франкаў. У блэйшы год патрабуецца акрамя гэтага дадаткова 3 мільярды для ўмацавання нашай заходняй граніцы і для аднаўленьня нашых запасаў амуніцыі. І ўсё-ж мы зьяўляемся найбольш міралюбнай нацыяй. Я ня сумняваюся ў патрыятызме палаты: яна адпусціць ураду неабходныя яму крэдыты».

Гэты чалавек, вразумела меў рацыю ў тым, што не бярэ пад сумнеў імперыялістычныя настроі 600 буржуазных і сацыялістычных дэпутатаў французскага парламанту. Спрэчкі па пытаньнях вайсковага бюджэту гэта бліскуча пацьвердзілі. Гэта былі пазорнае бегства радыкалаў (лева-буржуазная партыя) і сацыялістых, якія ўчора яшчэ заяўлялі сваім незадаволеным выбарчым, што яны прыюдуць у атаку (парляманцкую вразумела) супроць вайсковага бюджэту. На справе-ж сацыялісты, гэтыя лёка буржуазіі, з парламанцкай трыбуны заяўлялі, што яны ніколі ня імкнуліся да таго, каб паліслабіць ваенную магутнасць Францыі, а наадварот — да таго, каб яе ўзмоцніць. Яны крытыкавалі ваенныя выдаткі. Але гэта таму яны рабілі, што 13 мільярдаў франкаў ваенных выдаткаў для краіны ў 40 мільёнаў жыхароў — гэта замнога. Так крытыкавалі на справе сацыялісты вайсковы бюджэт.

Галадоўка палітвязьняў у Коўні

ВІЛЬНЯ, 1. Галадоўка палітвязьняў у Коўенскай турме працягваецца далей. Начальнік турмы загадаў зрабіць вобсык у камерах галадоўчых. У часе вобсыку ў адной з камер, нібыта, быў знойзены захаваны хлеб, якім жывіліся галадоўчыя. Аказалася потым, што турэмная адміністрацыя ў часе вобсыку сама падкінула кавалак хлеба, а потым яго «знайшла». Калі вестка аб правакапні адміністрацыі разышлася па турме, палітвязьні ў іншых камерах пачалі ламаць мэблю і паграбавалі пракурора. Вязьням была дадзена абяцанка, што справа з «адшуканнем» хлеба будзе расьсьледвана і винаватыя будуць пакараны. («К. Віл.»).

Забастоўка ў коўенскім універсітэце

ВІЛЬНЯ, 1. У Коўенскім універсітэце студэнты патрабавалі звалінення дацэнта Фэтэроўскага. Рада ўніверсітэту не адпавядала патрабаваньням студэнтаў. З прычыны гэтага апошнія абвясцілі забастоўку і байкатуць заняткі. («Сп.»).

што паўстаньне праходзіць пры ўдзелу ўсіх садейнічанняў з боку англа-індыйскага ўраду, які забяспечвае паўстанцаў зброяй і сродкамі, выкарыстоўваючы для гэтага пляменьні незалежнай паласы. З прычыны чутак аб дзейнасці Лаўрэна ў Афганістане, «Бомбей Кронікл» пытаецца: «Што можа сказаць індыйскі ўрад аб гэтым вандруючым зьявішчы брытанскай палітыкі і прэстыжу?».

Запалоханыя ангельскага рэакцыйнага друку «чырвоная небяспека» нацыяналістычны індыйскія газэты сустрэаюць глянчымі заўвагамі, што рэакцыянеры хутка абвясцяць Аманулу аўганскім Леніным і «выірнюць» бальшавіцкую змову з мэтай прымусяць індыйскі ўрад выступіць на «выратаваньне» Афганістану.

Сымпатыі індыйскага насельніцтва цалкам на баку Аманулы, якога яны лічаць правадыром аўганскага народу. «Форвард» піша: «Калі фанатызм некалькіх пагранічных плямёнаў парухіць мір, які зьяўляецца такім патрэбным для справы аднаўленьня краіны, прадпрыятага ўрада Аманулы—гэта будзе адной з найвялікшых трагэдыяў у гісторыі». Газэта лічыць, што магчыма паражэньне падышоха будзе вялікім ударам для справы вызваленьня Азіі. Многія газэты прысвечваюць паасобныя артыкулы апісаньню жыцця і дзейнасці Аманулы.

Бачэ-Санао-ма, якога ангельскі друк малюе як гэроя і легендарную асобу, індыйскія нацыяналісты лічаць бандытам, які дзейнічае на чале банды ў 7 тысяч чалавек і галоўнае ядро якога складае племя Шымвары. Гэтае горнае племя жыве ў адным з усходніх раёнаў Афганістану ўпаблізу Джэла-абаду. У паўстанні прымае ўдзел толькі частка племяні— якая носіць назву «Сан-

паўстаньне, што паўстанцаў пакараваў супроць інтарэсаў Азіі і ўсяго сьвету. Сход далей з трывогаў ўстанавівае той факт, што рад паўстанцаў у Афганістане за апошнія гады адбыліся іменна на ўсходняй граніцы, і асьцярагае брытанскі ўрад ад удзелу ў непарадках або аказаньня паўстанцам якой-небудзь дапамогі. Рэвалюцыя выкаавае сымпатыі аўганскаму ўраду ў зьвязку з сучасным крызісам і запэўняе яго ў гатоўнасці аказаць яму поўнае падтрыманьне».

Сход вяртаюцца да ўсіх мусульманскіх арганізацыяў і заклікам далучыцца да гэтага рэвалюцыі.

І. М.

Запытаньні ў японскім парламанце аб акалічнасьцях замаху на жыццё Чжан Цзо-ліна

ТОКІЁ, 1. Учора на пасаджэньні бюджэтай камісіі Ніжняй Палаты, дэпутат народнай партыі Камэй запытаў, ці ўжыў урад якія-небудзь папярэджавальныя меры пасля паведамленьня, што на цянік Чжан Цзо-ліна рыхтуецца замах. Прэм'ер Танака адказаў, што такога становішча ня існуе. Камэй стаў на сваім і патрабаваў адказаў ад таварыша міністра замежных спраў Мору. Апошні заявіў, што ня можа нічога сказаць па гэтым пытаньні. (ТАСС).

ТОКІЁ, 28. Газэта «Осака Майніцы», камэнтуючы ў перадавым артыкуле парламанцкія запытаньні аб акалічнасьцях замаху на жыццё Чжан Цзо-ліна заяўляе, што японская грамадзянская думка патрабуе яснасьці ў гэтым пытаньні. Урад павінен прапрацаваць гэтае пытаньне і калі некаторыя японскія прымалі ўдзел у гэтай справе, дык урад павінен будзе сьмеела выявіць такія факты. Такія меры японскага ўраду пацьвердзіць, што гэта справа адбылася супроць жаданьня Японіі. (ТАСС).

ТОКІЁ, 1. Учора ўвечары апазыцыйная партыя Мінсё прапанавала ў парламанце рэзалюцыю, якая патрабуе, каб урад апублікаваў вынікі расьсьледваньня аб выбуху цяжкіх Чжан Цзо-ліна.

Рэзалюцыя адхілена большасцю 220 галасоў супроць 198. Вынікі галасаваньня лічача паказальнымі, бо яны сьведчаць, што ўрад распалае пакуль яшчэ значнай большасцю. (ТАСС).

Мукдэнцы імкнуцца да разрыву з Нанкінам

ХАРБІН, 31. Гэтымі днямі ў друку зьявілася паведамленьне, што Чжан Сюэ-лян мяркую выехаць у Пекін для ўдзелу ў цэрэмоніі перанясеньня астанкаў Сун-Ят-Сэна ў Нанкін. Па апошніх вестках Чжан Сюэ-лян наадварот паведаміў нацыянальнаму ўраду, што ён ня можа асабіста выехаць у Пекін, бо «яму цяжка пакінуць свой край».

Адмова Чжан Сюэ-ліна ад паездкі ў Пекін, па думцы друку, узгадняецца з агульнай лініяй мукдэнцаў, якія ўнікаюць вёсць далей фармальнага аносінна з поўднім і зьяўляецца яшчэ і вынікам базьні Чжан Сюэ-ліна за свой лёс.

лісты, ён умеа і пяхульня выніраваў тую кампанію хлусні і наклёпаў, якая выласа амерыканскім буржуазным друкам з самага пачатку Кастрэчынкавае рэвалюцыі. Сваёй малемікай з ворагамі СССР і дамавіяй за прынаньне Саветскага Саюзу ён убудыў супроць сябе ўсё правы амерыканскі рэакцыйны друк».

Журналісцкае дзейнасьць Валстона Гібена адыграла вялікую ролю ў справе прыцягненьня грамадзкае увагі Амерыкі да СССР. (ТАСС).

Перад выбарамі ў Англіі

ЛЕНДАН, 31. Ліцэр ангельскіх лібэраляў сэр Гэрбэрт Самуэль заявіў, што партыя ўжо больш не пярэціць тактыкі 1924 году. Лідэры лібэральнае партыі рашылі ні ў якім рэзе не падтрымліваць урад рабочае партыі.

Вадомы сацыял-згоднік Філіп Сноў-дэн адзінае заяву Гэрбэрта Самуэля як довад, што лібэраляў рашылі стварыць адзіны блёк з кансерватарамі супроць рабочае партыі. («Фолк-Цейтунг»)

Лібэраляў рашылі стварыць адзіны блёк з кансерватарамі

ЛЕНДАН, 31. Ліцэр ангельскіх лібэраляў сэр Гэрбэрт Самуэль заявіў, што партыя ўжо больш не пярэціць тактыкі 1924 году. Лідэры лібэральнае партыі рашылі ні ў якім рэзе не падтрымліваць урад рабочае партыі.

Вадомы сацыял-згоднік Філіп Сноў-дэн адзінае заяву Гэрбэрта Самуэля як довад, што лібэраляў рашылі стварыць адзіны блёк з кансерватарамі супроць рабочае партыі. («Фолк-Цейтунг»)

Па СССР

Пабудова аўчынашубнага заводу

САМАРА, 1. У Кузьнецку закладзена пабудова аўчынашубнага заводу. Завод штогодна будзе вырабляць 400 тысяч паўшубкаў. Завод абсталяваны найбольшымі машынамі. Працаваць ён пачне ў красавіку.

Марозы ў Севастопалі

СЕВАСТОПАЛЬ, 2. 3-ці дзень стаць марозы, якія даходзяць у гарах да 20 градусаў. Сьнега няма. На моры мацнейшы шторм.

Землятрасеньне ў Туркэстане

ТАШКЕНТ, 2. 1-га лютага а 10 гадзіне ўвечары адчувалася моцнае землятрасеньне сілаю ў 4 балы. Па даных сейсмічнага станцыі цэнтэр землятрасеньня знаходзіцца каля Кулябу (Таджэстан). Землятрасеньне працягвалася 2 хвіліны і было мацнейшае за Наманганскае. Сьлед учарашняга землятрасеньня ў цэнтры раўнялася 8 балам. Па меркаваньнях сейсмалягаў у заходнім Таджэстане магло быць разбурана некалькі кішлакоў. Хістаньне глебы працягвалася 4 гадзіны.

КАКАНД, 2. 1-га лютага а 10 гадзіне ўвечары адчувалася землятрасеньне. Хістаньне глебы, якое закончылася штурмам у 3 балы, працягвалася каля 20 секунд.

САМАРКАНД, 2. 1-га лютага, у 10 а паловак гадзін вечара, у горадзе адчувалася досыць моцнае землятрасеньне. Землятрасеньне насіла характар хістаньняў глебы, якія працягваліся 15-20 секунд. Разбураўніў іма; аднак у дачэж падаль стаяць не падаль

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ.

XII ЗЬЕЗД КП(б)Б АДКРЫВАЕЦЦА 5-га ЛЮТАГА 1929 г. А 6 ГАДЗІНЕ ўвечары ў ПАМЯШКАНЬНІ КЛУБУ КАРЛА МАРКСА З НАСТУПНЫМ ПАРАДКАМ ДНЯ:

- 1) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл тав. ГАМАРНІК).
- 2) Даклад рэвізійнай камііі (дакл. тав. КРОЛЬ).
- 3) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл. тав. КАЛНІН).
- 4) 5-гдовы план рэальнага народнай гаспадарні БССР (дакл. тав. ГАЛАДЗЕД, КАРКЛІН).
- 5) Аб зьрбоўцы рабочых у партыю, рэгуляваньні рооту і чыот-цы партыі (дакл. т. ВАСІЛЕВІЧ).
- 6) Аб рабочы, прафсаюзу (дакл. т. РЫЖОУ).
- 7) 8 м б а р м.

Сакратар ЦК КП(б)Б ГАМАРНІК.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАУЊЦТВА

Да XII зьезду КП(б) Беларусі

Як расла КП(б)Б і задачы далейшага росту

(Да пытання „аб вярбоўцы рабочых і рэгуляванні росту КП(б)Б“ на XII зьездзе КП(б)Б)

Ва ўмовах надыходзячага перыяду «роля партыі, як камуністычнага авангарду пралетарыята і кіраўніка ўсяго сацыялістычнага будаўніцтва, зьяўляецца выключна пэўнай і адказнай». (З рэзал. ліст. плен. ЦК УсеКП(б)).

Перад партыяй, як сапраўдным кіраўніком пралетарскай дэктатуры, у сучасных умовах стаіць важнейшая задача па ўзьяўчэнні роля савецкай, змяніўшы і карэнным чынам палітычны характар саветаў, практычна зрушыць з месца справу барацьбы з бюракратызмам у дзяржаўным апарата. Перад партыяй стаіць таксама і менш важная задача ўцягнення рабочых у сацыялістычнае будаўніцтва.

Ва ўмовах абвастрэння класовай барацьбы і ўзмацнення супрацьдзейнага сацыялістычнага элементаў сацыялістычнаму наступленню, партыя павінна асабліва пільна і ўважліва ад генеральнай баянаваўчай лініі як справа, так і «злева», і супроць усялякага прымірэнства да гэтых ухілаў.

Партыя ва ўмовах данага перыяду павінна асабліва рашуча зважыцца на складзены і элементы разлажэння, што ёсць у нас рэалю.

У зьвязку з гэтымі задачамі лістападаўскі пленум ЦК УсеКП(б) разглядаў пытаньне аб складзе партыі, аб рэгуляванні яе росту і аб вярбоўцы рабочых у партыю.

Тэзісы ЦК КП(б)Б на гэтым пытанні, што ўносяцца на абаварэнне XII зьезду КП(б)Б, побач з рашучай пастаноўкай пытаньня аб чыстцы радаў КП(б)Б ад усяго, што разлажылася і зьяўляецца чужым партыі, ставяць задачу паліпшацьня складу КП(б)Б у парадку рэгулявання росту партыі і вярбоўкі рабочых у партыю.

Тэзісы высунулі наступныя задачы перад КП(б)Б: абавязковае вырашэнне задачы дабіцца таго, каб да канца 1930 г. у КП(б)Б было ня менш 50 проц. яе складу рабочых, непасрэдна занятых у вытворчасці (у тым ліку батракоў і с.г. рабочых); зьвесці да мінімуму прыём у партыю нерабочых элементаў; пры гэтым трэба дабіцца перавагі ў справе ўцягнення батрацтва і с.г. рабочых і асабліва фабрычна-заводзкіх работнікаў.

Які-ж склад КП(б)Б у сучасны момант, як расла КП(б)Б за апошнія гады і нарэшце, ці магчыма пры сацыяльнай структуры насельніцтва БССР асяццяваць усе вышэйпаказаныя задачы?

Каб зьявіць прадстаўніц, які склад КП(б)Б у сучасны момант і якія аб'ёмы адбыліся ў складзе за апошнія 2 гады, падамо наступную табліцу.

актыўна па вельмі асымпложных разліках, аўсім магчыма і павінна дзесьці да канца 1930 г. партпраслойку сярод рабочых прыкладна ў такіх рэзыхах:

Table with 2 columns: Category and Percentage. Rows include: Сярод усіх рабочых (19,0), Сярод фабр.-зав. раб. (25,0), Сярод транспарт. раб. (27,0), Сярод інш. рабочых (7,0).

Выходзячы з гэтага да канца 1930 г. у КП(б)Б павінна быць рабочых і вытворчасці 20,9 тыс. (з іх фабр.-зав.—13,6 тыс., транспартных—4,7 тыс. і іншых наймных рабочых—2,6 тыс.).

Зараз трэба ешыцца на пытанні, у якой меры трэба ўзмацніць прыцёк заяў ад рабочых, улічваючы процант адсёву, каэфіцыент убылі (на вылучэнні і іншых прычынах), каб дасягнуць намераных (20,9 тыс.) рабочых ад вытворчасці ў складзе КП(б)Б.

Дзея гэтага падамо наступны разлік: выходзячы з узаўрэння цігі у партыю рабочых і процанту адсёву заяў і каэфіцыенту выбывання за апошні 15 месяцаў.

Пры існаўаўшым узроўні прыцёку заяў і процанту адсёву трэба было-б чакаць за час з 1-га кастрычніка 1928 г. па 1-га студзеня 1931 г. паступлення 14.427 заяў (з іх ад фабрычна-зав. рабочых—7.317, ад транспартных—4.005 і ад іншых—3.105) і агульнага прыёму ў партыю, пры сярэднім існаўаўшым процанце адсёву—32,9 проц. (фабр.-зав. раб.—22,3 проц., транспартных—39,8 і іншых—48,3 проц.) у колькасці 9.701 (фабр.-зав.—5.685, транспарт.—2.411 і іншых—1.605). Такім чынам, выходзячы нават з гэтых разлікаў (пры існаўаўшым да гэтага часу ўзроўні цігі рабочых у партыю і процанце адсёву), можна да 1 студзеня 1931 г. прыняць у партыю 9.700 рабочых. Дзея таго-ж, каб дзесьці ў КП(б)Б лік рабочых ад вытворчасці да 1-га студзеня 1931 г. да 20,9 тыс., патрэбна павя-

лічэнне ліку рабочых параўнальна з 1-га кастрычніка 1928 г. на 8,8 тыс. (20,9—12,1—8,8). Аднак, трэба ўлічыць рэзыха выбывання рабочых, і тады такі прыём ня зможа задаволіць.

За апошнія 15 месяцаў сярэдняе выбыванне рабочых на 100 за квартал раўнялася 2,4 проц. (фабр.-зав.—2,1, транспартных—1,8 і іншых—4,4), выходячы з гэтага ўзроўню, можна меркаваць наступныя рэзыха выбывання рабочых, а іменна: фабр.-зав.—1.748, транспартных—710 і іншых—854, а ўсяго—3.312, а па ранейшых разліках рэзыха на выбыванне раўняліся 900 чалавек (9.700—3.800). (Выбыванне, галоўным чынам, тлумачыцца адыходам на вучобу, вылучэннем і інш.).

Вядома, што пры існаўаўшым узроўні выбывання, каб мець у КП(б)Б да 1-га студзеня 1931 г.—20,9 тыс. рабочых, трэба ўзмацніць прыём у партыю, затаўаўшы прыкладную існаўаўшую норму адсёву. Гэта бляўмаўва будзе мець месца, калі мець на ўвазе рост колькасці рабочых у БССР і ўзмацненне ўвагі да вярбоўкі рабочых. Дзея таго-ж, каб дасягнуць намеранай задачы (20,9 тыс. раб. ад вытворчасці ў КП(б)Б да 1 студзеня 1931 г.) пры нармальным выбыванні трэба, каб за час з 1-га кастрычніка 1928 г. па 1-га студзеня 1931 г. наступна заяў і была прынята ў партыю рабочых наступнай колькасці:

Table with 5 columns: Category, Фабр.-зав. рабочых, Транспарт. рабочых, Іншых найм. раб., Усяго. Rows include: Усяго заяў (10,9, 3,4, 3,5, 17,8), Усяго прынята (8,5, 2,1, 1,8, 12,4), Застаўаўца рэзерву для выбывання (2,05, 0,86, 0,95, 3,80).

Батрацтва—адна з важнейшых крыніц росту вясковых партарганізацый

Наша партыя зяўсёды аддавала шмат увагі сацыяльнаму складу і рэгуляванню росту сваёй рэалю.

Лістападаўскі пленум ЦК УсеКП(б) у сваіх пастаўах адзначаў, што „практычнай задачай для нас зьяўляецца дасягненне ня менш паловы складу партыі з рабочых ад вытворчасці не пазней канца 1930 г. У назчанальных рэспубліках і краінах, дзе надра пралетарыату лічэ невялікі, змяоцненнае ўцягненне батракоў і сельска-гаспадарчых рабочых, асабліва з мясцовых нацьянальнасцяў, а таксама дзельнае паліпшацьня сацыяльна-

жых—40 чал., або 11,3 проц. іншых—1,1 проц. За гэты час пераведзена з кандыдатаў у члены партыі 482 чал., з іх рабочых—317, або 68,3 проц., батракоў і сельгасработчых 4 чал., што складае 0,9 проц. да агульнай колькасці пераведзеных, сялян—64 чал., або 13,9 проц., служачых 78 чал., або 16,9 проц. і іншых—5 чал., ці 0,8 проц.

Для большай выразнасці прыяўу лічбы прыёму і пераводу з кандыдатаў у члены партыі сялян, служачых і батракоў па 3 вясковых рэалю. З 1-Х 28 г. па 1-1 29 г. за

Усё падае аб росыце партыі за час да 1931 г. паказвае, што да таго часу процант рабочых у партыі перавысці 45 проц. і, такім чынам, каб ажыццявіць задачу—50 проц. рабочых ад вытворчасці (у тым ліку с.г. рабочых і батракоў) да канца 1930 г., трэба, каб да таго часу ў КП(б)Б мелася-б 5 проц. с.г. рабочых і батракоў. Пры гэтым агульная колькасць членаў КП(б)Б да 1-га студзеня 1931 г. будзе 46,4 тыс. камуністых, прырост на 13,9 тыс. г. зні на 12 проц.

Пры ўстаноўцы на 5 проц. с.г. рабочых і батракоў у КП(б)Б к канцу 1930 г., г. зні 2,3 тыс., трэба навалічыць лік іх у КП(б)Б параўнальна з 1 кастрычніка 1928 г. на 1,6 тыс. (2,3—0,7).

Ці магчыма гэта? Зразумела, пры ўмове значнага ўзмацнення работы сярод батрацтва і ўзмацнення вярбоўкі іх у партыю. У сучасны момант партпраслойка сярод с.г. рабочых і батрацтва не перавышае прыкладна 1,8 проц. Дзея таго-ж, каб мець у КП(б)Б к 1 студзеня 1931 г. 2,3 тыс. с.г. рабочых і батракоў, дык партпраслойку трэба ўзьянць да 4,2 проц. Такім чынам, рэзерв для росту за кошт с.г. рабочых і батрацтва даволі выстачыцца.

Каб дасягнуць намеранай задачы, трэба будзе дабіцца ўзмацнення прыёму ў партыю с.г. рабочых і батракоў і некалькі паменшыць узроўне адсёву, які для с.г. рабочых і батракоў быў наогул вельмі вялікі (за апошні 15 месяцаў сярэдні ўзроўне адсёву—59,1 проц.).

Дзея таго, каб рэалізаваць намераную, трэба дабіцца, каб наступна ад с.г. рабочых і батракоў за час з 1-га кастрычніка 1928 г. па 1-га студзеня 1931 г. заяў аб уступленні ў партыю 3.800 і адначасова дабіцца зьяўжэння адсёву іх на 50 проц.

ГОУЗМАН І. (Працяг будзе).

ПРАВЕРЫМ кожнага КАМУНІСТАГА Пэрспэктывы таваразвароту

(Да пытання „5-гадовы плян развіцця народнай гаспадаркі БССР“)

«Важнейшей задачей сацыялістычнага будаўніцтва ў галіне арганізацыі абмену зьяўляецца ПЕРАМОГА АНАРХІІ РЫНКУ і неберажлівага выдаткавання матар'яльных сродкаў, што ўласціва капіталістычнаму спосабу разьмеркавання, шляхам далейшага развіцця і рацыяналізацыі аграмаджанага сэнтару таваразвароту». (З рэзалюцыі XV зьезду УсеКП(б) аб пэрспэктывым плане).

Выходзячы з задач пастаўленых XV зьездам перад таваразваротам, пэрспэктывы плян паставіў мэтай так арганізаваць абмен і рынак, каб максымальна стымуляваць рост таварнасьці сельскай гаспадаркі пры далейшым выцскачэнні з рынку прыватніка, зьяўшчаць яго кааперацыйным і дзяржаўным гандлем у такой ступені, каб ня толькі не пагаршаць, а наадварот, каб паліпшаць якаснае абслугоўванне спажываўца тавару.

У пэрспэктывым плане БССР, разьмер таваразвароту вызначоўца ня ростам прадукцыі адпаведнай прамысловасці, якая дае на рынак тавары шырокага спажывання (на на матчынах), а ростам накупівага фонда шырокай мас насельніцтва БССР (па патрабнасьцях). Гэта і зразумела—наш плян таваразвароту ня можа вызначыцца нашымі матчынасьцямі, паколькі БССР каля 75 проц. прамтавараў шырокага спажывання атрымлівае з іншых рэспублік СССР. Тут мы выходзім з патрабнасьці шырокай мас насельніцтва, якія растуць па горадзе на падставе росту рэальнай зарплаты на плюс 50 проц. і па вёсцы на падставе росту ўраджайнасці па ебожжавых культарах на плюс 45 проц. і тэхнічных—на плюс 50 проц. Пасля значнага павялічэння норм спажывання сельскага насельніцтва і корму жывёлы, валавага таварнасьці сельскай гаспадаркі вырастае з 62,8 міль. руб. у 1927-28 г. да 191,6 міль. руб. у 1932-33 г., што дае ў нязьменных цэнах 1926-27 г. рост таварнасьці з 5 год на плюс 227 проц.

Усё гэтак прыбытак сямліства (ад рэалізацыі с.г. прадуктаў, ад несежлярчых заробкаў, ад кредыту і інш.) за 5 год павялічыцца з 216,5 міль. руб. у 1927-28 г. да 437 міль. руб. у 1932-33 г., ці на плюс 100 проц. Адпаведна значна павялічыцца грашовы прыбытак насельніцтва. Прыбыток асоб наймаў працы павялічыцца (фонд зарплаты і іншыя прыбыткі) з 151,4 міль. руб. (27-28 г.) да 302,8 м. р. (32-33 г.), ці на плюс 100,5 проц. адпаведна павялічыцца

Апошні пленум Цэнтральнага Камітэту нашай партыі падкрэсьліў, што «рэкаструкцыйны перыяд азначае ня толькі максымальнае разьортванне ўсёй індустрыяльнай і асабліва пэўнай, карэннай перабудовы прамысловасці на высокай тэхнічнай базе, але таксама і ўсмерную дапамогу ўздыму індывідуальных сялянскіх гаспадарак, перабудове нашае сельскае гаспадаркі на аснове высокай тэхнікі—калектыўзму».

Ажыццяўленьне гэтай задачы выкліка і сур'езную барацьбу ў вёсцы Капіталістычныя элементы будучы ўсімі спосабамі тармаць правядзеньне намераных задач, будучы змагацца супроць кааперавання беднаты, стварэння капасаў і іншых форм арганізацыі беднаты.

Для гэтай барацьбы кулак мабілізуе ўсе свае сілы.

Мы ўжо зараз маем сотні фактаў, як ён распыраўляецца з актыўнымі беднякмі і селькорамі. Нам вядома таксама, што кулак разлагае пасобныя савенкія органы ў вёсцы і асобных камуністых.

Індустрыялізацыя краіны мы ня лічым магчымай без уцягнення ў яе шырокіх рабочых мас. Апрача таго, што мы для ўзьянчэння прамысловасці на больш высокую тэхнічную ступень рыхтуем армію новых спецыялістаў, мы праз вытворчыя нарады і самакратыку ўцягваем рабочых у непасрэднае кіраванне і арганізацыю прамысловасці.

Тое-ж прыходзіцца сказаць і пра вёску. Вясковыя камуністы павінны мабілізаваць усе сілы, каб расцлумачыць бедняцка-серадняцкім

Галоўная задача ня выканана (Ячэйка КП(б)Б пры ЦСУ)

Справы, што рабіліся ў ЦСУ на працягу ўсяго 1927 году, прымуслі ў свой час Фрунзаўскім райком КП(б)Б і ЦКК заявіць ўсебаковай праверкай партыйнай ячэйкі пры данай установе.

П'яства асобных партыйцаў і верхаўнага апарату, наяўнасьць сярод прадаўнікоў чужых элементаў, склокі і кумаўство выяўлены камісіяй, вылучанай Фрунзаўскім райкомом партыі, якая абследавала ЦСУ. Усё гэта было летасе. Што-ж да гэтага часу зроблена ячэйкай для канкрэтнага выканання дырэктыву райкому партыі?

Рад фактаў сьведчыць аб тым, што некаторыя прапановы райкому і вывады ЦКК ячэйка выканала. З устаноў на ініцыятыўе ячэйкі выцісчаны чужыя элементы.

Устаноўа ўмоцнена новымі пра-

масам задачы перабудовы сельскай гаспадаркі і агуртаваць іх для барацьбы з кулаком.

Гэтая задача павінна быць як-бы экзаменам для вясковых камуністых. Яна сарве маску з тых камуністых, за сьпіной якіх на справе хавалася кулак, якія, замест таго, каб усімі сіламі абараніць беднату, дапамагаюць кулаку і затуюваюць класавую барацьбу. Трэба выкрываць тых камуністых, якія ўвайшлі в галавой у сваю гаспадарку і абняк адносяцца да правядзеньня калектыўнасьці.

Ня мала ў нас камуністых, якія наогул аларваліся ад партыі. Яны лічацца камуністамі па паперы. Сапраўды-ж, на грунце адсутнасці разлагаюцца, п'ястуюць і загніваюць. Ясна, што партыя ў іх ня мае патрэбы.

Надходзячая чыстка павінна правярыць кожнага камуністага, у тым ліку і вясковага. Кожны, які носіць партыйны білет, павінен у часе чысткі здаць экзамен на права быць камуністам. Ці заставацца ў партыі, паказаць сябе актыўным не барацьбітом, рашуча і актыўна працаваць над ажыццяўленьнем нашых задач, бляўлігасна праводзячы класавую лінію, ці пакінуць рады партыі і даць месца новым сілам.

Нядаўняя праверка Смаленскай губ. і асабліва Крыму паказала, што тут пасля рашучай чысткі сельчэйкі ўзмоцнілі свой рост за лік беднаты. Раней беднякі ня ўступалі ў партыю таму, што ў мясцовых сельчэйках сядзелі людзі, якія або ганьбілі партыю або праводзілі кулацкую лінію ў вёсцы.

ПЭТЭРС.

аўнікамі-партыйцамі. Аднак, сваёй галоўнай задачы па рацыяналізацыі апарату ячэйка ня выканала. Спецыяльнае абследаванне паставіўкі працы па рацыяналізацыі ў ЦСУ пацвердзіла дрэннае становішча ў справе рацыяналізацыі. Не гаворачы аб кансерватыўнасці адміністрацыі ў гэтым пытанні, трэба падкрэсьліць, што ячэйка нічога не зрабіла для таго, каб сваячасова знішчыць пасунутыя адносіны да рацыяналізацыі з боку камсамольскай ячэйкі, мясцому, эканомкамісіі, насцентазэты і г. д. Зараз з рацыяналізацыйнай узварушчыліся. Падкрэсьліваем — узварушчыліся толькі зараз.

А чаму ячэйка дагэтуль не падштурхоўвала адміністрацыю хутчэй узяцца за рацыяналізацыю?—Невядома. А гэта аскоўны недахоп працы ячэйкі.

Г. Т.—к.

Вон з партыі п'яніцу (Горкі, Арша-с:ае акругі)

У лістападзе м-ны пад загад Горкага райкому партыі прыбыў кандыдат у члены КП(б)Б т. Карсакоў. Райком, доўга не марудзячы, паслаў

ня глядзячы на тое, што старшыня праўленьня націскае хутчэй забяспечыць газай магазын.

Мала таго, абавязваў

Рабочих	30,9	34,6	37,2
Батрак. і с.-г. раб.	1,1	1,3	2,2
Селян	12,4	10,6	12,0
Служацкіх	48,2	88,9	36,1
Іных	12,4	14,7	13,5

Усе гэтыя даныя гавораць аб пэкагорных, хоць і невястарацальных, дасягненнях у справе ўзмацнення рабочай праслойкі КП(б)Б.

Зараз трэба высвятліць, напалонкі палітычнай партпраслойка ў складзе рабочых БССР у цэлым і ў прыватнасці—срод фабрычна-заводскіх і транспартных рабочых.

Гэта можна бачыць з наступных даных:

	у 1925-26 г.	у 1926-27 г.	у 1927-28 г.
Сярод усяі работ.	10,5	11,7	12,7
Сярод фабр. і завод.	13,3	11,9	13,8
Сярод транспарт.			
рабочых	14,4	13,8	19,5
Сярод іных работ.	4,5	3,4	4,3

Тымі чынам, пры наяўнай колькасці ў КП(б)Б рабочых і вытворчасці (12,1 тыс.), партпраслойка срод рабочых складае 12,7 проц. Разгараўшы адпаведную работу па вярбоўцы рабочых у партыю, улічваючы пры гэтым наметаны рост рабочых у бліжэйшы год, магчыма будзе да канца 1930 г. значна павялічыць партпраслойку срод рабочых. Улічваючы колькасць рабочага

на ўсёй тэрыторыі Беларускай прывольдзі толькі лічбы Беларускай партарганізацыі, але думам, што значнай роляй пачынаюць лічбы Менскай акругі і інш. акругамі на будзе.

Лічбы па Менскай акрузе за час з I-X—1928 г. па I-I 1929 г. дэюч наступныя маляюнак. Прынята ў кандыдаты партыі ўсяго 353 чал., з іх рабочых—229 чал., або 64,9 проц. сялян—80 чал., або 22,7 проц., батракоў і сельгасрабочых—19 чал., або 5,4 проц. Да агульнай колькасці прынятых у кандыдаты слу-

жэны падважэнны 2-га лютага пленуму заслухаў даклад прадстаўніка палітычнага кіраўніцтва Беларускай Вайсковай Акругі тав. Субоцкага аб вайсковай працы ЛКСМБ.

На пленуме ЦК ЛКСМБ (Другі дзень)

На пасяджэнні 2-га лютага пленуму заслухаў даклад прадстаўніка палітычнага кіраўніцтва Беларускай Вайсковай Акругі тав. Субоцкага аб вайсковай працы ЛКСМБ.

Невыстарэлыя лістападаўскія плектум ЦК УсеКП(б),—кажа тав. Субоцкі,—адначыў неадзінку ваеннай небяспечкі, як адно з праяўленняў права ўхілу, у нас зараз ёсць неразуменне таго, што нагроза ваеннай небяспечкі рэальна. Камсамолам у справе звышчэньня гэтага неразумення зроблена пакуль што мала...

Судаклад аб становішчы вайскавай працы апрабуй тав. Сяновіч.

Камсамольская арганізацыя Беларусі мае пэўныя дасягненні ў разгортванні вайскавай працы сярод моладзі. Праведзены маневры, стракавыя конкурсы, практычныя выходы ў лагеры—гэта пацярджаво ў Асоавіяхіме пропант камсамольцаў складае 20,2 в агульнага ліку членаў Асоавіяхіму. Але далё-

ка яшчэ ні ўсё зроблена. Няма пэўнае сыстэмы ў вайскавай вучоўбе. Акругомы камсамолу даражэньбе кіраўніцтва вайскавай працы загрузжаным актывістам, якія не звыражаны адпаведнай увагі на гэту працаваць адпаведна тамкі наду. Работа праводзілася тамкі наду. Работа праводзілася тамкі наду. Работа праводзілася тамкі наду.

Рост загатоўкі таварнага сырку вызначаецца таварнага сырку сельскай гаспадаркі. Устаноўка ўзята такая, каб ахаліць плавявымі загатоўкамі праз аграмаджаны сэктар 80 проц. таварнай с.-г. прадукцыі ў 1932-33 г., замест 38 проц. у 1927-28 г.

Выходзячы з гэтага праарунку, зварот на загатоўках с.-г. прадукцыі і другародных відаў сырку вызначаецца ў 1932-33 г. у 185 м. р. замест 32 м. р. у 1927-28 г., гэта дае рост за 5 год на плюс 474 проц.

Прытым, устаноўка ўзята такая, што кааперацыйны сэктар у загатоўках на ўдзельнай вале праствае за кошт дзяржаўнага сэктура. Гуртавы таваразаварт, куды ўваходзяць і загатоўкі, за 5 год павялічваюцца з 394 м. р. у 1927-28 г. да 1.258 м. р. у 1932-33 г., а ўвесь зварот гуртавы і раздроблены, такім чынам, павялічваюцца за 5 год з 666 м. р. да 1.793 м. р. Калі разбіць рост таваразаварту на гарадскі і вясковы, то алошні ў розніцы вырастае за 5 год на плюс 164,6 проц., а гарадскі—толькі на плюс 65,3 проц. Гэта і вразумела, бо ў перспектыве патрэба будзе тавар дывіцца да селькіна, да яго вёскі, выбіць традыцыі, калі маса селянства ідзе за таварамі ў горад, павялічваюцца калі гэтыя тавары і ёсць на маюдох у спажывенкай кааперацыі.

Вось тыя ўстаноўкі, якія ўзяты ў перспектывным плане на таваразавароце.

Ф. МАЧУЛЬСКИ.

Т.

У наступленне на недахопы (Ячэйка КП(б)Б працкалектыву «Паліграф», Менск)

Адным з самых слабых месцаў працы нашай ячэйкі выяўляецца ажыццяўленне дырэктыву партыі па наапытанні. Уся праца ячэйкі праводзіцца па расійскай мове ў той час, як з 35 членаў і кандыдатаў ячэйкі 34 таварышы па наапытанні—яўрэй. На расійскай мове вядзецца і ўся прапрапрапра.

Аб дрэнявай пастапоўцы работы срод рабочых-яўрэй і беларусіацкіх сведчыць і той факт, што газеты на яўрэйскай і беларускай мовах у нас распаўсюджаны цэлым дрэня. «Звязь» і працкалектывы аўсім на чытаюць ні партыіцы, ні беспартыйныя, а «Акідабр» вышываецца толькі з ака на 70 рабочых-яўрэй.

Камсамольская ячэйка ў гэтых адносінах выперадзіла партыйную. Нядаўна нарада камсамольцаў-партыйцаў паставіла перавесці працу

ячэйкі ЛКСМБ на яўрэйскую мову, бо ў ячэйкі 47 камсамольцаў—яўрэй і толькі 3—беларусы.

Кіруе парт'ячэйка камсамольскай добра. Прадстаўнік парт'ячэйкі практычна дапамагае ў працы камсамольскай ячэйкі.

Зусім невята нічога добрага скажэць у адносінах да працы вытворчай камісіі і вытворчых нарад. Калі паўгода таму назад праца вытворчых нарад больш-менш адчувалася на прасярэмстве, дык за алошні час вытворчай камісіі быццам аўсім ня існуе. Вытворчыя нарады ўжо даўно ня свалкаліся.

Чым гэта тлумачыцца? З аднаго боку тут віна заключана ў невыкананні прапагоў вытворчай камісіі. Амаць ні адна пастапава камісіі і нарад ня выканана. Гэта выклікае пасіўнасць з боку

членаў вытворчай камісіі і рабочых: — Навошта выбіраць, усё роўна прапаговы ня выконваюцца.

З другога боку, ня менш віны за дрэнявую працу вытворчых нарад падае на партыйную аапытку. Амаць ва ўсіх планах працы ячэйкі, і рэвалюцыйных сывавадачных скодаў можна знайсці пункты адносна вытворчай працы. Але яны застаюцца толькі ў пратаколе.

Некалькі слоў аб нашай насьценнагазе. На допісы, зьмешчаныя ў газэце, адміністрацыя не рэагуе. што натуральна, прыводзіць да памяншэння кадру рабкораў.

Ячэйка глядзіць на газэту нясураўна. Досыць скажэць, што за ўвесь час існавання насьценнагазе, бпро ячэйкі не заслухала ніводнай справавадчы камуністх в рэдкалегіі.

Г. С.

Наступленне на кулака і масавая работа вясковых ячэек

Чым большыя пасьпяхі мы дасягаем у галіне абмежавання росту кулацкіх элементаў, сацыялістычнае перабудовы сельскае гаспадаркі, тым больш кулак абвастрэ супраціўленне палітыцы партыі. Кулацтва прабуе ў гэтым сваім супраціўленні абавертну на шырокія пласты сялянства, мабілізуючы для гэтага ўсе сілы свайго ідэа-палітычнага ўплыву на масы (кулацка-частроеную інтэлігенцыю, пакулачніку, палюў, сэкты і інш.), усё часцей пераходзячы да арганізаваных выступленняў па скодах, земтаварыствах, а часамі па пасяджэннях саветаў і нават на скодах беднаты. Разам з тым кулацтва усё шырэй ужывае метады фізічнае тэроу ў адносінах да актывістх-беднакоў, партыйцаў і метады эканамічнага пацэску на залежны ад яго пласты батрацтва і беднаты.

І калі контр-рэвалюцыйная агітацыя кулацтва ня мае пасьпяху па нарэнных палітычных пытаньнях, дык у галіне канкрэтнага гаспадарча-культурнага кіраўніцтва ў тым ці іншым сіле кулаком ня рэдка ўдаецца пахіснуць некаторыя групы сярэднякоў і нават беднаты, скарыстоўваючы бюракратызм, спажывенкае клясавыя лініі ў дзяржаўных, гаспадарчых апаратах, наауласць партыйных ячэек.

Вясковыя ячэйкі маюць прыкметны становачы баланс у выліку правядзенай гаспадарча-палітычных кампаній гэтага году.

Ячэйкі некалькі ўзварушыліся, набылі некаторую практыку барацьбы ў сучасных умовах, на сіле выявіўся рост новага беспартыйнага актыву з асправадзіча беднаты і калгасніцаў. Але разам з тым некалькая частка ячэек дагэтуль дае ў сваёй рабоце асечкі ў справе адлучэння батрацкіх, бяліяцкіх і сярэдняцкіх маё для падтрыманьня мерапрыем-

ства ў галіне наступлення на кулака і замест грамадскай ізаляцыі кулака марадзі па асобных пытаньнях яны самі апынаюцца ў становішчы ізаляваных.

Часта вясковыя ячэйкі прауляюць палітычную нячуласць да зьмен і кістаньняў настрою розных пластоў вёскі і няўменне адпаведным чынам рэагаваць на гэтыя зьмены, няўменне самастойна і сваячасова разабрацца ў канкрэтнай палітычнай абстаноўцы іх вёскі ці раёну.

Гэта гавораць аб тым, што мы арабуй яшчэ вельмі мала, каб падцягнуць узровень ідэа-палітычнага жыцця, масавай работы вясковых ячэек да ўроўню тых складаных задач, якія ставяцца перад імі кодам рэканструкцыі сельскае гаспадаркі і абвастрэннем клясавога барацьбы.

Мы яшчэ не дасягнулі досыць глыбокай ідэаў і практычнай пастаноўкі выхавання асновоых партыйцаў, як арганізатараў і агітатараў за перабудову сельскае гаспадаркі, за культурную рэвалюцыю і наступленне на кулака. У вясковых ячэек у цэлым слабая нічэ арыентацыя на масавыя метады, як асноўныя ў сучасных умовах. Вясковыя ячэйкі яшчэ ня ўмеюць у выстарчальнай меры памянаць сілы сцяпнаства ўчынчэннем у справе сацыялістычнае перабудовы вёскі і ў рады партыі ўзрастаючага актыву, асабліва з батракоў, беднаты, і сьстэматичнай пастайнай арганізацыяй масавай апоры ў справе наступлення на кулака ў сабе прапатарскіх і наауаратарскіх пластоў вёскі.

Прынцыповыя дырэктывы XV зьезду вёска і марудна рэалізаваць

вацца ў канкрэтнай гаспадарча-палітычнай абстаноўцы, які ўмеюць выкрываць канкрэтны код клясавай барацьбы, які ўмеюць адпор праульчэнням ідэа-чужых уплываў ва ўпэсным асправадзічы.

Усе падважнікі партыйнага выхавання: ячэйкавыя скоды, нарады актыву, курсы, школы паліттраматх, партыйныя часонікі, преса і г. л. павінны больш востра і больш канкрэтна, чым дагэтуль, паставіць аадачу выхавання такога новага тыпу партыйца.

Выключнай роля ў гэтай рабоце, вразумела, ускладаецца на наш мадуны апарат партыйнае асветы. Алошні ў сучасных умовах павінен больш, чым калі-б там ні было, даваць ня толькі агульнае павышэнне ўроўню тэарэтычных ведаў, але і ўзбройцець умемнем умываць іх у канкрэтнай абстаноўцы, умемнем праацаваць у сучасных умовах, а тансма ўзброіць вясковых партыйцаў пэўнай сумай практычных вестак.

Неабходна даць агульнае ўяўленне аб сутнасці прапа-апаратуістычнай небяспечкі ў партыі, трэба выкрыць у канкрэтнай абстаноўцы праульчэнні ідэа-чужых уплываў унутры партыйных арганізацый, трэба, каб партыйна-прапагандысцкія кадры і апараты вядзі сталае вымушчэняе і выкрывалі перад мясцовымі партарганізацыямі шляхі, якімі частка вясковых камуністх аказваюцца ў палове кулацка ідэаў і, выхавачы гэтым большаўціку, пільнасць у адносінах мясцовых праульчэнняў правае небяспечкі.

У нас бывае так, што вясковыя камуністы, якія прайшлі школу паліттраматх, дасканалы ведаюць аб заковах сацыяльнай дыферэнцыяцыі селянства ў краіне, але і ідэаў канкрэтных кулакоў у сваёй вёсцы.

Мала пільпер даць агульнае, левыне аб кодах клясавога і вышнны і абвастрэння клясавога барацьбы ў краіне—трэба

у практыцы масавай работы ў вёсцы.

Усьведамленне вясковымі камуністамі новае абстаноўкі і павольчэнні працаваць новымі метадамі прыходзіць нааывчэйна марудна і даўжэка ячэе не закончылася. У ячэйкі сіл тармажэння гэтых працясаў дзейнічае рад фактараў. Тут і неадвадльначасць сацыяльнага складу вясковых ячэек, слабаясьць і іх праслойкі батрацтва, беднаты, калгасніку і калічча срод камуністх, зьвязаныя з сельскай гаспадаркай, пэўная сацыяльна-эканамічная дыферэнцыяцыя, якая ўжосіла рэаброд і ў ідэа-палітычнае жыццё ячэек. З другога боку, мы не вымагі паставіць такой выхавачай работы, якая-б ізапрадала асьміліла ўсе гэтыя аб'ектывныя праацы і арыентавала партыйцаў у новыя умовы.

Ячэйкі ня ўмеюць выкрываць канкрэтны праульчэнняў клясавога барацьбы ва ўмовах сваёй вёскі і рэагаваць на іх арганізаванай адпору з боку беднаты, батракоў (кабольшыя зьдэкаві, кулла-продаж яамлі, парумшчэні працоўных дагавараў, эксплаатацыя ўнутры калгасаў, утойванне хлеба, аб'ектаў ааадачавання і г. д.). Аб невястарацельнасці перабудовы ралоў вясковых камуністх у новых умовах літаральна крычаць лічбы.

Зусім невястарацальным асабствы ўдзел камуністх у калгасных будаўніцтве. Пры лічбам у вёсцы 82.425 калгасаў, ячэек у іх створана толькі 687 (адна пільдэсята частка калгасаў). Камуністх у калгасках налічваюцца ўсяго толькі 18.316, што складае толькі 4 проц. усяго ліку вясковых камуністх.

Партыі патрэбны ў аўсім камуністх-арганізатар і агітатар наступнаго на кулака, які ўмеюць арыента-

вацца ў канкрэтнай гаспадарча-палітычнай абстаноўцы, які ўмеюць выкрываць канкрэтны код клясавой барацьбы, які ўмеюць адпор праульчэнням ідэа-чужых уплываў ва ўпэсным асправадзічы.

Усе падважнікі партыйнага выхавання: ячэйкавыя скоды, нарады актыву, курсы, школы паліттраматх, партыйныя часонікі, преса і г. л. павінны больш востра і больш канкрэтна, чым дагэтуль, паставіць аадачу выхавання такога новага тыпу партыйца.

Неабходна даць агульнае ўяўленне аб сутнасці прапа-апаратуістычнай небяспечкі ў партыі, трэба выкрыць у канкрэтнай абстаноўцы праульчэнні ідэа-чужых уплываў унутры партыйных арганізацый, трэба, каб партыйна-прапагандысцкія кадры і апараты вядзі сталае вымушчэняе і выкрывалі перад мясцовымі партарганізацыямі шляхі, якімі частка вясковых камуністх аказваюцца ў палове кулацка ідэаў і, выхавачы гэтым большаўціку, пільнасць у адносінах мясцовых праульчэнняў правае небяспечкі.

У нас бывае так, што вясковыя камуністы, якія прайшлі школу паліттраматх, дасканалы ведаюць аб заковах сацыяльнай дыферэнцыяцыі селянства ў краіне, але і ідэаў канкрэтных кулакоў у сваёй вёсцы.

Мала пільпер даць агульнае, левыне аб кодах клясавога і вышнны і абвастрэння клясавога барацьбы ў краіне—трэба

вацца ў канкрэтнай гаспадарча-палітычнай абстаноўцы, які ўмеюць выкрываць канкрэтны код клясавой барацьбы, які ўмеюць адпор праульчэнням ідэа-чужых уплываў ва ўпэсным асправадзічы.

Усе падважнікі партыйнага выхавання: ячэйкавыя скоды, нарады актыву, курсы, школы паліттраматх, партыйныя часонікі, преса і г. л. павінны больш востра і больш канкрэтна, чым дагэтуль, паставіць аадачу выхавання такога новага тыпу партыйца.

Неабходна даць агульнае ўяўленне аб сутнасці прапа-апаратуістычнай небяспечкі ў партыі, трэба выкрыць у канкрэтнай абстаноўцы праульчэнні ідэа-чужых уплываў унутры партыйных арганізацый, трэба, каб партыйна-прапагандысцкія кадры і апараты вядзі сталае вымушчэняе і выкрывалі перад мясцовымі партарганізацыямі шляхі, якімі частка вясковых камуністх аказваюцца ў палове кулацка ідэаў і, выхавачы гэтым большаўціку, пільнасць у адносінах мясцовых праульчэнняў правае небяспечкі.

У нас бывае так, што вясковыя камуністы, якія прайшлі школу паліттраматх, дасканалы ведаюць аб заковах сацыяльнай дыферэнцыяцыі селянства ў краіне, але і ідэаў канкрэтных кулакоў у сваёй вёсцы.

Мала пільпер даць агульнае, левыне аб кодах клясавога і вышнны і абвастрэння клясавога барацьбы ў краіне—трэба

Дэлегацыя для прывітанья XII зьезду КП(б)Б

Рабочыя запалкавых фабрык «Дняпро», «10-ты Кастрычнік» і фавэрнага заводу пасылаюць для прывітанья XII зьезду КП(б)Б дэлегацыю ў складзе т. т. Каваляўскага, Крупадзёрава і Шатроніка.

Партыйная хроніка

Курсы каліфэрэнцы партактыву Бюро Менскага акругома партыі паставіла арганізаваць курсы-каліфэрэнцы партактыву. Ужо расправадзіліся працы гэтых курсоў і гэтым лікам рэспаччупна залаты. Курсы будуць праацаваць 2 разы ў тыжэнь на працягу 5 тыдняў. Метавае ўтварэньне курсоў—падтрымаць жыццё партактыву для іспытатых і правядзеньня жыццё чарговых сесыя партыі. Раёны г. Менску ўжо вылучылі таварыш для вучобы на курсе. Увогня на курсе будзе займацца 200 партыйцаў.

Б. У.

8 год Беларускай Аб'яднанай Вайсковай Школы

Прывітаньне камандзірам, выкладчыкам і курсантам школы

Кузья Чырвоных Камандзіраў

Наша беларуская школа выхоўвае фізычна моцных камандзіраў.

Ад нашага курсанта вымагаюцца, апроча вайсковых ведаў, каб ён быў бальшавіком-ленінцам, камандарам-адзіначальнікам. І школа пакладае ўсе сілы для падрыхтоўкі вытрыманнага камандзіра рабоча-сялянскай арміі. Гэта задача ўскладзецца на навучальны склад, які фільтруецца і адбіраецца з асоб, што прыйшлі ў школу з грамадзянскае вайны і маюць вялікую практыку непасрэднай работы ў час-дзят.

З кожным годам павялічваецца прапант рабочых і бядвейшых сялян-выпускнікоў беларускай школы.

На 1929 год пастаўлена задача набраць рабочых—70 проц., бядвейшых і сялян—28 проц. Гэта нічога больш ўзмоцніць пралетарскае ядро нашага камскалада.

Траба, каб рабочыя, грамадзкія арганізацыі, прафсаюзы, камсамол і партыя звярнулі больш увагі на падбор і пасылку моладзі ў нашу школу.

Беларуская школа, яе нацыянальная, мае задачай падрыхтаваць камандзіраў беларускіх часцей, адначасова наш камандзір павінен таксама ўмець камандаваць часцямі, складзенымі з чырвонаармейцаў іных нацыянальнасцей.

У гэтых адносінах праводзіцца вялікая работа.

Школа выконвае ролю культурнай палітычнай кузні, якая праводзіць бальшавіцкія левыя ідэі ў гущу рабоча-сялянскіх мас, яна ўзмацняе вайсковую магутнасць нашай рэспублікі, што стаіць на рубіжы двух сьветаў.

Васілевіч,
(Начальнік Беларускай Аб'яднанай Вайсковай школы).



Т. ВАСІЛЕВІЧ—начальнік і камісар АБВШ

НА ПАРОЗЕ 9-га ГОДУ

Напрыкметна падыйшла восьмая гадавіна нашай школы. За дзень-два адсвяткуем мы гэты юбілей, а потым зноў напружаная работа, упартая вучоба.

Курсант больш за ўсё захапляецца заняткамі, вучобай, асабліва ў часе залікаў. З надручнікам вы яго можаце спаткаць амаль што на кожным кроку ў школе, амаль што кожную гадзіну. Гэта адбіваецца на ўдзеле часткі курсантаў і вачаскаду ў агульна-палітычным жыцці краіны, партыі, Чырвонай арміі.

Захопленыя вучобай, яны часткова адрываюцца ад агульна-палітычных пытанняў, некалькі індывідуальна адносяцца да ўсяго таго, што ня звязана непасрэдна з вучобай, лекцыямі, залікамі. Гэта зьяўляецца свайго роду «ахілесвай пятой» нашае работы.

На гэта траба і ў далейшым звярнуць ня толькі, як прывіта гаварыць асаблівую ўвагу, але вырадаваць цэлы рад практычных мерапрыемстваў, каб выраць гэтую частку курсантаў і камандзіраў школы з акадэмічнае замкнутасці.

Другім ня менш слабым месцам зьяўляецца і пытаньне беларусізацыі ў школе.

Траба адзначыць, што ў гэтай гадзіне сьцьдэ рад параўнаўча вялікіх дасягненьняў, напрыклад: у навукальнай частцы паўтары вайсковыя дысцыпліны выкладаюцца на беларускай мове, значная частка настаўнікаў палітычных дысцыплін выкладае іх па-беларуску, частка па-зашкольнай—клубнай—работы праводзіцца на беларускай мове.



Т. АРАБЕЙ—намочнік начальніка па акадэмічнай АБВШ

Мікола Арабей.

Прывітаньне ЦК КП(б)Б Аб'яднанай Беларускай Вайсковай Школе

У дзень васьмігодзьдзя слаўнага існаваньня чырвонай кузні байцоў за справу Кастрычніка—АБВШ імя ЦВК БССР, ЦК КП(б)Б шле гарачае бальшавіцкае прывітаньне партыйнаму калектыву, курсантам і нацскаладу школы.

Чырвоная армія, створаная Камуністычнай партыяй—партыяй Леніна, з часьцю выконвала абавязкі, ускладзеныя на яе вялікім Кастрычнікам, яна вынавала з масы рабочых і сялян сваіх пралетарскіх камандзіраў.

І зараз, калі Саветская краіна занята сацыялістычным будаўніцтвам, калі сусьветны капіталізм рыхтуе новы ўзброены паход супроць адзінай пралетарскай рэспублікі, перад Чырвонай арміяй стаіць задача—сталёвай сьцяной стаіць на варце межы БССР і ССР, паглыбляць вайсковыя і левыя-палітычныя веды. А перад вайсковай школай стаіць задача выхаваньня стойкіх чырвоных камандзіраў, адданных пралетарскай справе, адданных бальшавіцкай партыі, узброеным як рэвалюцыйнай левынкай тэорыяй, так і тэорыяй тактыкі і стратэгіі клясавай вайны.

ЦК КП(б)Б упэўнен, што ў надыходзячых клясавых боіх за сусьветную перамогу пралетарскай рэвалюцыі, Чырвоная армія на чале з левымі камандзірамі пад кіраўніцтвам Камуністычнае партыі заціша новую слаўную старонку ў гісторыю клясавай барацьбы за камунізм.

Няхай жыве Камуністычная партыя бальшавікоў!
Няхай жыве Чырвоная армія і яе камандзіры!
Няхай жыве Аб'яднаная Беларуска-Вайсковая школа імя ЦВК БССР!
ЦК КП(б)Б.



Курсант АБВШ

Юбілей школы—сьвята партарганізацыі АБВШ

Разам з самай школай зарадаілася і партарганізацыя АБВШ. Цяжка і напружаная работа вышала на яе долю. Вялікую работу правяла партарганізацыя па выхаваньні камандзіраў Чырвонае арміі. Выпуск са выпускам дзе школа, выпуск са выпускам партарганізацыя дапамагае каманды і настаўніцкаму

складу ў агартаваньні камандзіраў Чырвонае арміі. Выхоўваючы і стуртуваючы ў бальскую сілу курсантаў, набліжаючы іх да сваіх ічэск, партарганізацыя па шырока свае рады за лік лепшай часткі курсантаў. У 1927 г. партыйцаў было 32 чал., камсамольцаў 77 чал., а ў 1928 г.

партыйцаў—64, камсамольцаў—51 чал. Партарганізацыя ўваходзіць у 9-ю гадавіну ідэалічна стойкай, левынка-стуртуванай, са значна павялічаным культурна-палітычным узроўнем.

РАМАНАУ.

Марудзіць нельга

Такой работай ураджаю не павысіш

Мабілізаваць вясковы актыў для выкананьня важнейшай дырэктывы ўраду і партыі

Заваем высокія ўраджаі

Льстапаўдзеньні пленум ЦК УсеКП(б) паставіў перад савецкай краінай першачарговай важнасці задачу аб папярэньні ў гэтым годзе пасеўнай плошчы на 7 проц. і павышэньні ўраджаінасці на 3 проц.

Гэтая важнейшая дырэктыва партыі і ўраду стаіць зараз у цэнтры ўвагі ўрадавых і савецкіх ар-

Клясавы вораг выкарыстаўдзе нашу вядбайнасць

Гомельская газета «Полеская Правда» паведамляе рад абуральных фактаў надбайных адносін раённых арганізацый да важнейшай дырэктывы ўраду і партыі.

Так, у Буда-Кашалевскім раёне ні партыйная, ні камсамольская арганізацыі, ні настаўніцтва і ні палітасьветы дагэтуль яшчэ не ўвазілі, як належыць, за работу па падрыхтоўцы да сьнегу. Сялянства амаль нічога ня ведае аб тых мерапрыемствах, якія павінны быць праведзены ў раёне да вясновай сьнегу.

У гэтым годзе ў раёне павінна быць ураджайнасць на 7 проц. усяго насеньня,

кае небяспэка невыкананьня ўсіх намечаных плянаў.

Бяздзейнасцю партыйных і савецкіх арганізацый у раёне карыстаецца мясцовае кулацтва і вярочны савецкай уладзе і партыі элемент.

Кулакі, дзе толькі могуць, усямі шляхамі імкнуцца сарваць мерапрыемствы па падрыхтоўцы ўраджайнасці. У аёсцы Любавіна кулацкія элементы прыдраліся да зношанасці трыера і павялі агітацыю супроць ачысткі насеньня. У аёсцы Забоды сялянскі сход паддаўся кулацкай агітацыі і прыняў пастанову аб тым, што «самай выгоднай формай землярабства зьяўляецца зьяўляецца хутарская».

Раўняйцеся па дэлегатках з вёскі Бабы

У цэлым раёне мерапрыемстваў па падрыхтоўцы ўраджайнасці і правядзеньні пасеўнай кампаніі на ўзровень дастаткова адной сілы, не адвазі і аднаваднага вёска, гэта—жэчывам—дэлегаткам. Надлежым прыкладам гэтага зьяўляецца ачыстка насеньня ў вёсцы Бабы, Пухавіцкага раёну. Менскае акру-

Ударыць мацней па безгаспадарчасьці

Турбіна пад сьнегам

Справа Полацкага камбінату пмаг дзе пярэбіла шуму. Цяпер камбінат ліквідаваны. Вылія ішо кіраўнікі арыштаваны і чакаюць суду. Арганізацыя новы прамысловы-камуністычны трэст з чарашкоў былога камбінату зьявіла сабе гаспадарчую скрыню.

Іонус яшчэ ліквідацыйная камісія, якая ўлічвае і распрадае маёмасць былое ўстанова, каб прыху накрыць дэфіцыт камбінату ў 300.000 руб.

Аб прычынах дэфіцыту ўжо пмаг псаласі. Мы пмагем толькі яшчэ адна раз аднавадна зьявіліся.

Тысячу рублёў можна ээканоміць

Увесь штат заводу «Чырвоны Кастрычнік» (Мазырскага аэруга, Лельчыцкага раёну) складаецца з 30 чал. Варштагаў сьцьдэ ў бачарным адвадзельні—два барабаны, у скрыначным—адзін трывалы стамік. Бязумоўна, што тут справіліся-б двое служачых. Між тым мы маем дырэктара на 110 руб., механіка на 104 руб. і рахункавода на 91 р. 25 к. Усе яны не пагружаны. Аб гэтым умо пмаг раз ставілася пытаньне на вытворчай нарадзе.

Траба было-б паставіць механіка, бы-ла і загадчык заводу, і намураіць 1.000 руб. можна ээканоміць.

раінянальня рахункавода, перадаўшы яу адпраўку кліні, якая робіцца сэзонна, або паставіць аднаго загадчыка, які-б выконваў абавязкі рахункавода. Пад аднавадным наглядам Бараўскага участка Лесбелу, які знаходзіцца ў 18 кілёмэтрах ад заводу, гэта можна зрабіць.

Траба дадаць, што наш загадчык заўсёды ў разьездах. Механік спраўляецца з тэхнічнай работай і работай загадчыка.

РАБОЧЫ.

Дыроктыну? Дзеўчун узяўшыся ўраджайнасці ў шмат якіх мясцох, араумела, быў спатканым з велькім энтузіязмам. Але адным энтузіязмам ураджайнасці на ўзвышш. Каб атрымаць перамогу на гэтым важнейшым фронце, трэба гэтаму перамогу сваячасова і умела арганізаваць.

І вось, пры практычным падыходзе да вырашэння гэтай задачы, мы зноў пераканваемся, што бюракратызм і абломашчына ва многіх звышніх нашых апаратах да гэтага часу ня знішчаны і пагражаюць сарваць важнейшае пачынанне.

Самае асноўнае, што трэба рабіць зараз,—гэта ачыстка насення і рамонт машын.

Ачыстка насення, як вядома, павінна была быць распачата ў сьнежня. Між тым, сёння 2-га лютага, а ў Нарымаме ўсё яшчэ няма вестак аб тым, як-жа ў сапраўднасці ідзе падрыхтоўка да кампаніі.

На гэтае пытаньне вы атрымаеце вельмі туманны адказ і скары на дрэнную сувязь з месцамі. І сапраўды, сувязь з месцамі, інфармацыя з месца значна культава ў нашых кіруючых установах.

Між тым, карэспандэнцы ў месца ад нашых карэспандэнтаў і селькор-аў, якія мы сёння вымяшчаем, гавораць аб тым, што ў большасці раёнаў працаўнікі ўсё яшчэ да гэтага часу на ўлічлі памылак мінулага году і гатовы іх паўтарыць і ў пасейную кампанію гэтага году.

Тад, у Мазырскай акрузе ў большасці раёнаў да гэтага часу ўсё яшчэ не распачаваны пляны правядзення кампаніі. У выніку, па акрузе плян ачысткі насення выкананы толькі ў разьмере двух процантаў.

Сельска-гаспадарчыя кредитныя таварыствы працягваюць вельмі мала ініцыятывы ў справе прасоўвання машын са складаў непасрэдна да спажыва.

У Гомельскай акрузе абозы на ачыстку насення апынуліся ў становішчы беспрэтыгульных і, дзякуючы бяздзейнасці сельсаветаў, прызначаны на бяздзейныя.

У Сурацкім раёне, Віцебскай акругі, сяляне з неадраўнававаў чакаюць абозы на ачыстку насення, але ніяк не дачакацца. У іншых акругах становішча ня вельмі лепшае.

Тым большае значэнне набывае наведанне, што змяшчаецца нам, аб ініцыятыве, праўленай дэлегатамі сяла Бабы, Менскай акругі. Дзякуючы дэлегатам, лінія энэргічна ўзяліся за работу, вёска ўжо ачысціла насенне, і машыны павезлі даля.

Нашы нізавыя савецкія і партыйныя арганізацыі павінны ўзяць прыклад з дэлегатаў в. Бабы і зараз-жа мабілізаваць вясновы актыву для выканання ўдарнай дырэктывы ўраду і партыі.

Я. ПАЛЕСКІ.

РАЗВАРУШЫЛІ СЯЛЯНСКІЯ МАСЫ

Каралінская партарганізацыя Мазырскае акругі добра ўзялася за практычнае выкананне дырэктыў аб падняцці ўраджайнасці і пашырэнні пасейнай плошчы.

Перш за ўсё раённым камітэтам партыі было пастаўлена пытаньне аб стварэнні сталых камітэтаў на падвышні ўраджайнасці і пашырэнні плошчы. Камітэт гэты ўжо прыступіў да работы. Члены камітэта выехалі на вёску і разварушылі сялянскія масы. Трыоры, якія былі

беспад на тэрыторыі раёнаў, ачысцілі ўсё насенне. Але была ў тым, што машыны ўсё яшчэ не нагруканы, як належыць. Таму выні-

Там, дзе аграном не ў пашане

На ўсёбеларускім агранамічным зьездзе, які толькі ўчора скончыўся, дэлегаты з месцаў свайх выступленняў шмат гаварылі аб цяжкіх умовах работы агранамічнага персаналу. Раённая ўлада на мясцох часта прымушае агранома адхіляцца ад свайх абавязкаў і загружае яго ўсякай канцляярскай работай. Вядушыя адносіны нашых тупагаловых біракратаў часта прыводзяць да таго, што аграномы кідаюць аграпункты і выязджаюць з Беларусі ў РСФСР і на Украіну.

Вось што піша карэспандэнт з раёну аб умовах работы аграномаў у Капаткевіцкім раёне, Мазырскай акругі

**

У 1928 годзе Наркамзём БССР адпусціў Мазырычыне 14 тыс. руб. для пабудовы аграпунктаў у Капаткевіцкім раёне. Аграпрацаўнікі вельмі былі задаволены тым, што ўрад пашоў ім насустрэч, бо ў старым аграпункце ўжо працаваў дах і ў часе дажджоў прыходзілася ўцякаць з памышканьня. Акраза са свайго боку адпусціў на пабудову былі абшарнікі дом.

Грошы адпущаны, плян угоднен і пабудова аграпункта ўжо пачалася на месцы згарэўшай царквы. Які добры сымбаль: замест царквы і пана сялянства будзе хаціць у аграпункт да агранома за парадзі, як палешчыцы і ўзяць прадукцыянасць і ўраджайнасць сельскае гаспадаркі. Пачатак добры. Але-ж... гэта праклятае сале-ж.

Хутка высвятлілася, што пабудова праводзіцца не па першапачатковым пляне. Напрыклад, няма памышканьняў пад машыны для ачысткі насення. Аказалася, што райвыканком замест аграпункта парашуў пабудоваць будынак для свайх патрэб. Прычым цікава, што выдаткі фармальна трыацца на пабудову аграпункта і так праводзіцца па кнігах. Сапраўды-ж будоўца яшчэ адно памышканьне для РВК.

У акрузе гэта ня першы прыклад наступлення райвыканкамаў на аграпункты. Нараўнянскі і Петрыкаўскі райвыканкомы павыганялі аграномаў з аграбізэтаў у падвалы былых крам. У Лельчыцкім раёне РВК успліў у памышканьне аграпункту нейкіх кватарантаў. Усе гэтыя выпадкі засталіся бяз усякай увагі з боку Мазырскага акрэмна-аграпункта.

У акрузе гэта ня першы прыклад наступлення райвыканкамаў на аграпункты. Нараўнянскі і Петрыкаўскі райвыканкомы павыганялі аграномаў з аграбізэтаў у падвалы былых крам. У Лельчыцкім раёне РВК успліў у памышканьне аграпункта нейкіх кватарантаў. Усе гэтыя выпадкі засталіся бяз усякай увагі з боку Мазырскага акрэмна-аграпункта.

У акрузе гэта ня першы прыклад наступлення райвыканкамаў на аграпункты. Нараўнянскі і Петрыкаўскі райвыканкомы павыганялі аграномаў з аграбізэтаў у падвалы былых крам. У Лельчыцкім раёне РВК успліў у памышканьне аграпункта нейкіх кватарантаў. Усе гэтыя выпадкі засталіся бяз усякай увагі з боку Мазырскага акрэмна-аграпункта.

У цэнтры, адасланым ў вёску і пачалі ачышчаць яравое насенне. Партыйныя і камсамоўскія ячэйкі пладуць растлумачэнне сярод сялян і практычна дапамагаюць рабоце абозу па ачыстцы насення. У некаторых сельсаветах прыняты пастановы аб палогоўнай абавязковай ачыстцы насення.

Сельсаветы вылучаюць свайх членаў для даяжурства каля трыераў і іншых ачышчальных машын.

Селькор ГАУРЫЛАВЕЦ.

Ня дзіва, што аграномы бягуць з акругі, і зараз у акрузе не хапае яшчэ 40 проц. патрэбнага ліку аграномаў.

ЦІКАВЫ.

С. КОЗЬЛ.

Справаздачная кампанія гарсавету

Дабрабыт акраін --- на першы плян

Гаворыць Пярэспа і Камароўка

Дакуль будучь існаваць „ножніцы“ паміж плянамі і работай

Ва ўсіх наказах рабочых калектываў пры выбарах дзяржаўнага складу гарсавету на першым месцы стаялі пункты аб палешанні дабрабыту акраін. Амаль на кожным пасяджэнні гарсавету рабочыя закралі гаворку аб патрэбах Ляхаўкі, Пярэспы, Камароўкі і іншых закліч гораду.

За два гады работы гарсавету шмат што зроблена ў галіне абслугоўвання акраін, але, як і раней, дабрабыт асобных патрабуе пільнай увагі з боку гарадскога савету.

Мала кааперацыйных крам, невыстарэная колькасць шноа, недахоп ліхтароў, адсутнасць міліцэйскай пастой, дрэннае становішча тратуараў і брукі, бруд і цемра—даюць аб сабе ведаць на кожным кроку. Зразумела, часу оной на рабочых оходах усплілі патрэбы рабочых акраін. Выбаршчыкі аднадушна адзначалі, што першыя пункты наказаў адносна дабрабыту рабочых кварталаў у сапраўднасці выконваліся ў асноўную чаргу, што гарадскі савет больш цікавіцца цэнтры гораду, чым рабочыя акраіны.

У справках па справаздачах гарсавету на Эльводзе, на гарбарні „Бальшавік“, на заводзе „Камунар“ рабочыя скардзіліся, што Камароўка, Пярэспа, Серабранна—забыты, аб іх нічо не ілаоціцца.

Самых слабых, менш кваліфікаваных працаўнікоў пасылаюць у акраіны шэрым і амбулаторы. Ноччу на вуліцах пануе такая цемра, што хоць вочы выкалі. Тратуары нібы спецыяльна для фіналу турніра оковаў зроблены. Яшчэ захаваліся калючы дрот, замест платоў, аб які вадаронныя рэччч вяртаюць. Увосень і ўвосень на вуліцах такая гравь, што конь з фурманкай ватне.

Аднадушна патрабаванне рабочых: „Даволі „парадных“ рэзалюцый, змяшчаюць ножніцы паміж плянамі і работай“. „Зірнеце на рабочыя акраіны!“.

Дзесяці пастаў рабочых оходаў гавораць аб гэтым.

Новы склад гарсавету павінен нарэшце пачуць гомла рабочай акраіны і ў першую чаргу заацца дабрабытам меншых сакаці.

Б.

Гэта вёска свай насення ўжо ачысцілі, і абозы на ачыстцы насення пачалі ідаць.

Прыклад вёска Бабы ня шавіны скарыстаць. Чым хутчэй і шырай зможам упягаць у гэту работу жанчына-дэлегатаў, тым лепш будзе забяспечана выкананне заданняў.

ЦІКАВЫ.

С. КОЗЬЛ.

Справаздачная кампанія гарсавету

Дабрабыт акраін --- на першы плян

100 пытаньняў (Дражджавы завод „Прапетыры“)

У дзень справаздачнага складу работа на заводзе спынілася на 3 гадзіны раней звычайнага тэрміну. На медзачы на слабую падрыхтоўку, на сход зьявіліся ўсе рабочыя заводу.

Рабоў справаздачу былі дырэктар заводу г. Лабанаў, які сваім дэкларацыйна заклікаў прысутных.

Звыш 100 пытаньняў было задана дэкларацыйна, 28 чал. выступіла ў спрэчку.

Ня была прапущана ніводная галіна работы гарсавету. Рабочыя добра вразумелі лёзуг прапетырскай самакратыі.

Аб чым гаварылі «прапетыры»? — Мала што робіцца для аховы жылых памышканьняў—дамы рэвалюцыя.

Кватэрная плата ў жактах не на кішэні рабочаку. Рабочым прыходзіцца плаціць за кватэру ад 12 да 16 рублёў пры зарплате ў 45-60 руб.

Дабрабыт гораду пакідае жадаць шмат лепшага. Дзесьці ў чорта на кулісках адрываець парк, затрачваюць на гэта 18 тысяч рублёў, а

Спыніць параднае будаўніцтва (Банкі і дзяржстрах)

На банкаўскіх установах і дзяржстраку кредитныя секцыі самаўсаўгандальскага прадзена была добра падрыхтоўка да справаздачнага складу гарсавету.

Усёды адбыліся лятучыя мітынгі, на якіх абмяшчаліся аб назначаным сходзе. Ва ўстановах вывешаны плякаты, прысьвечаныя выбарам у саветы. Выпушчаны спецыяльныя нумары насельніцтва. Вількі ўдзел у падрыхтоўцы да справаздачнага складу прымаў таксама і плянэр-аграл.

Добра падрыхтаваўся і клуб саўгандальскага прадзена.

На сход у саветы клію зьявіліся ў ножным складзе супрацоўнікі банкаў і дзяржстраку.

Дэкларацыйна гарсавету тав. Рышчэвіча заслуханы быў з велькай увагай. Наш дэпутат не захавіўся «сусветнымі маштабамі», а проста і асяна асьвятліў работу гарадскога савету.

Пасля дэкларацыі вяроткі справаздачы аб свай працы ў секцыях рабкі дэпутаты савету ад кредитна-аграпунктаў і дзяржстраку.

Спрэчку паказалі вількую актывнасць служачых. Выказаліся 24

Усе рэчы (а іх шмат) коштам на 28.000 руб. былі авалены на дварэ ў кучу і іржавелі. Цяпер, замест 80 частцаў турбіны, васталося толькі 38, якія ў сучасны момант адпавядаюць камісіяй у паўтары тысячы руб. Куды дэаіся іншыя рэччч, невядома. Калі-ж пачаць правараць па дакументах інвентарызацыі, аказалася, што гэтая турбіна ў інвентарных дакументах не запісана, частка не ірагледжваліся і не пераацэньваліся.

ЦІКАВЫ.

С. КОЗЬЛ.

Справаздачная кампанія гарсавету

Дабрабыт акраін --- на першы плян

100 пытаньняў (Дражджавы завод „Прапетыры“)

У дзень справаздачнага складу работа на заводзе спынілася на 3 гадзіны раней звычайнага тэрміну. На медзачы на слабую падрыхтоўку, на сход зьявіліся ўсе рабочыя заводу.

Рабоў справаздачу былі дырэктар заводу г. Лабанаў, які сваім дэкларацыйна заклікаў прысутных.

Звыш 100 пытаньняў было задана дэкларацыйна, 28 чал. выступіла ў спрэчку.

Ня была прапущана ніводная галіна работы гарсавету. Рабочыя добра вразумелі лёзуг прапетырскай самакратыі.

Аб чым гаварылі «прапетыры»? — Мала што робіцца для аховы жылых памышканьняў—дамы рэвалюцыя.

Кватэрная плата ў жактах не на кішэні рабочаку. Рабочым прыходзіцца плаціць за кватэру ад 12 да 16 рублёў пры зарплате ў 45-60 руб.

Дабрабыт гораду пакідае жадаць шмат лепшага. Дзесьці ў чорта на кулісках адрываець парк, затрачваюць на гэта 18 тысяч рублёў, а

Спыніць параднае будаўніцтва (Банкі і дзяржстрах)

На банкаўскіх установах і дзяржстраку кредитныя секцыі самаўсаўгандальскага прадзена была добра падрыхтоўка да справаздачнага складу гарсавету.

Усёды адбыліся лятучыя мітынгі, на якіх абмяшчаліся аб назначаным сходзе. Ва ўстановах вывешаны плякаты, прысьвечаныя выбарам у саветы. Выпушчаны спецыяльныя нумары насельніцтва. Вількі ўдзел у падрыхтоўцы да справаздачнага складу прымаў таксама і плянэр-аграл.

Добра падрыхтаваўся і клуб саўгандальскага прадзена.

На сход у саветы клію зьявіліся ў ножным складзе супрацоўнікі банкаў і дзяржстраку.

Дэкларацыйна гарсавету тав. Рышчэвіча заслуханы быў з велькай увагай. Наш дэпутат не захавіўся «сусветнымі маштабамі», а проста і асяна асьвятліў работу гарадскога савету.

Пасля дэкларацыі вяроткі справаздачы аб свай працы ў секцыях рабкі дэпутаты савету ад кредитна-аграпунктаў і дзяржстраку.

Спрэчку паказалі вількую актывнасць служачых. Выказаліся 24

Усе рэчы (а іх шмат) коштам на 28.000 руб. былі авалены на дварэ ў кучу і іржавелі. Цяпер, замест 80 частцаў турбіны, васталося толькі 38, якія ў сучасны момант адпавядаюць камісіяй у паўтары тысячы руб. Куды дэаіся іншыя рэччч, невядома. Калі-ж пачаць правараць па дакументах інвентарызацыі, аказалася, што гэтая турбіна ў інвентарных дакументах не запісана, частка не ірагледжваліся і не пераацэньваліся.

ЦІКАВЫ.

С. КОЗЬЛ.

Справаздачная кампанія гарсавету

Дабрабыт акраін --- на першы плян

100 пытаньняў (Дражджавы завод „Прапетыры“)

У дзень справаздачнага складу работа на заводзе спынілася на 3 гадзіны раней звычайнага тэрміну. На медзачы на слабую падрыхтоўку, на сход зьявіліся ўсе рабочыя заводу.

Рабоў справаздачу былі дырэктар заводу г. Лабанаў, які сваім дэкларацыйна заклікаў прысутных.

Звыш 100 пытаньняў было задана дэкларацыйна, 28 чал. выступіла ў спрэчку.

Ня была прапущана ніводная галіна работы гарсавету. Рабочыя добра вразумелі лёзуг прапетырскай самакратыі.

Аб чым гаварылі «прапетыры»? — Мала што робіцца для аховы жылых памышканьняў—дамы рэвалюцыя.

Кватэрная плата ў жактах не на кішэні рабочаку. Рабочым прыходзіцца плаціць за кватэру ад 12 да 16 рублёў пры зарплате ў 45-60 руб.

Дабрабыт гораду пакідае жадаць шмат лепшага. Дзесьці ў чорта на кулісках адрываець парк, затрачваюць на гэта 18 тысяч рублёў, а

Спыніць параднае будаўніцтва (Банкі і дзяржстрах)

На банкаўскіх установах і дзяржстраку кредитныя секцыі самаўсаўгандальскага прадзена была добра падрыхтоўка да справаздачнага складу гарсавету.

Усёды адбыліся лятучыя мітынгі, на якіх абмяшчаліся аб назначаным сходзе. Ва ўстановах вывешаны плякаты, прысьвечаныя выбарам у саветы. Выпушчаны спецыяльныя нумары насельніцтва. Вількі ўдзел у падрыхтоўцы да справаздачнага складу прымаў таксама і плянэр-аграл.

Добра падрыхтаваўся і клуб саўгандальскага прадзена.

На сход у саветы клію зьявіліся ў ножным складзе супрацоўнікі банкаў і дзяржстраку.

Дэкларацыйна гарсавету тав. Рышчэвіча заслуханы быў з велькай увагай. Наш дэпутат не захавіўся «сусветнымі маштабамі», а проста і асяна асьвятліў работу гарадскога савету.

Пасля дэкларацыі вяроткі справаздачы аб свай працы ў секцыях рабкі дэпутаты савету ад кредитна-аграпунктаў і дзяржстраку.

Спрэчку паказалі вількую актывнасць служачых. Выказаліся 24

Усе рэчы (а іх шмат) коштам на 28.000 руб. былі авалены на дварэ ў кучу і іржавелі. Цяпер, замест 80 частцаў турбіны, васталося толькі 38, якія ў сучасны момант адпавядаюць камісіяй у паўтары тысячы руб. Куды дэаіся іншыя рэччч, невядома. Калі-ж пачаць правараць па дакументах інвентарызацыі, аказалася, што гэтая турбіна ў інвентарных дакументах не запісана, частка не ірагледжваліся і не пераацэньваліся.

ЦІКАВЫ.

С. КОЗЬЛ.

Справаздачная кампанія гарсавету

Дабрабыт акраін --- на першы плян

100 пытаньняў (Дражджавы завод „Прапетыры“)

У дзень справаздачнага складу работа на заводзе спынілася на 3 гадзіны раней звычайнага тэрміну. На медзачы на слабую падрыхтоўку, на сход зьявіліся ўсе рабочыя заводу.

Рабоў справаздачу былі дырэктар заводу г. Лабанаў, які сваім дэкларацыйна заклікаў прысутных.

Звыш 100 пытаньняў было задана дэкларацыйна, 28 чал. выступіла ў спрэчку.

Ня была прапущана ніводная галіна работы гарсавету. Рабочыя добра вразумелі лёзуг прапетырскай самакратыі.

Аб чым гаварылі «прапетыры»? — Мала што робіцца для аховы жылых памышканьняў—дамы рэвалюцыя.

Кватэрная плата ў жактах не на кішэні рабочаку. Рабочым прыходзіцца плаціць за кватэру ад 12 да 16 рублёў пры зарплате ў 45-60 руб.

Дабрабыт гораду пакідае жадаць шмат лепшага. Дзесьці ў чорта на кулісках адрываець парк, затрачваюць на гэта 18 тысяч рублёў, а

Спыніць параднае будаўніцтва (Банкі і дзяржстрах)

На банкаўскіх установах і дзяржстраку кредитныя секцыі самаўсаўгандальскага прадзена была добра падрыхтоўка да справаздачнага складу гарсавету.

Усёды адбыліся лятучыя мітынгі, на якіх абмяшчаліся аб назначаным сходзе. Ва ўстановах вывешаны плякаты, прысьвечаныя выбарам у саветы. Выпушчаны спецыяльныя нумары насельніцтва. Вількі ўдзел у падрыхтоўцы да справаздачнага складу прымаў таксама і плянэр-аграл.

Добра падрыхтаваўся і клуб саўгандальскага прадзена.

На сход у саветы клію зьявіліся ў ножным складзе супрацоўнікі банкаў і дзяржстраку.

Дэкларацыйна гарсавету тав. Рышчэвіча заслуханы быў з велькай увагай. Наш дэпутат не захавіўся «сусветнымі маштабамі», а проста і асяна асьвятліў работу гарадскога савету.

Пасля дэкларацыі вяроткі справаздачы аб свай працы ў секцыях рабкі дэпутаты савету ад кредитна-аграпунктаў і дзяржстраку.

Спрэчку паказалі вількую актывнасць служачых. Выказаліся 24

Як псуецца дарагі вугаль

У апошні час каменны вугаль, які прыбывае на адрас Белдзяржкарттрэсту для заводу «Чырвоная Заря», перадаецца на 701 вярсту, г. эн., на ветку каля заводу «Энэргія». Па дагаворы з УМТам апошні абязвае усё грузы бязадкладна перавозіць уласніку.

УМТ, на жэл, гэтай справай ня цікавіцца і таму каменны вугаль валецца па некалькі дзён. Для таго, каб не плаціць за прастой вагонаў, вугаль выгружаецца на зямлю і ў выніку, палява дастаўкі яго на завод, аказваецца зьмешчаным са сьмецьцем і амаль нягодным для катла. Такія адносіны з боку УМТ да выканання свай абавязкаў, а таксама і з боку экспедыцыі Белдзяржтрэсту зьяўляюцца недапу-

пчальнымі.

Акрамя простае страты ад павышанага вугалю прыходзіцца ішчэ налімаць спецыяльна вартуаўнікоў для аховы вугалю, што таксама каштуе ня мала.

Цікава адзначыць наступны факт: 6-га сьнежня на 701 вярсту было падана тры вагоны вугалю. Для перавозкі яго УМТ паслаў тры фурмакі. Але апошнія, ня скончыўшы перавозкі, з 3-х гадзінаў дзя паехалі да хаты. На прапанову агента УМТ у закончыць работу—фурмакі адказалі: «Чорт у вам і з вашымі паўруб

ПАДПІШЫСЯ „ЗВЯЗДА“ НА ГАЗЕТУ

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА
 На 1 год—9 руб. 75 кап., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 60 кап., на 1 мес.—90 кап. Папіска і абвесткі прымаюцца ў гал. канторы газеты „Звязда“—Менскі, Савецкая, 63 (трэці паверх), ад 9 гадз. раніцы да 5 гадз. дня. У правінцыі—упоўнаваж. гал. к-ры, адр. Б.Д.В. і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ
 За радок нонпарэлі (пасля тэстэ)—50 кап., іншагароднія—1 руб., пасварод тэстэ ў дзв. расы даражэй. Пры шматразовым друкаванні—оўдна па згодзе. Згодна паст. СНК ад 10/IX—24г. бярэцца зверху тарыфу 10 проц. падатку

Тэлефоны:
 Рэдактар № 10-74
 Сакратар № 6-19
 Партдазья № 13-80
 Адрэсы замежнай і ўнутранай і-фармацыі № 13-80
 Начны рэдактар № 6-42
 Гал. кантора № 7-81

Самаабкладаньне па Меншчыне

Весткі з раёнаў Менскага акругі аб ходзе самаабкладаньня даюць магчымыя падвесткі некаторых вынікі. У асноўным кампанія па самаабкладаньні праходзіць адназначна. Ініцыятарамі самаабкладаньня заўсёды выступае беднота. Сродкі ад самаабкладаньня ідуць на пабудову школ, хат-чыталень, медпунктаў, пажарных дэпо, мастоў і інш. У Бягомльскім і Сьмідавіцкім раёнах сьляне ўстаўлілі рэальны самаабкладаньня ў 20-25 проц. сельгаспадатку, у Лагойскім і Смахвалавдзім раёнах—20-35 проц. і г. д.

Заврыцьдзе ўсебеларускага аграімячэнага зьезду

Увечары 1-га лютага адбылося заключнае пасяджэньне ўсебеларускага аграімячэнага зьезду, які працаваў больш тыдню.

Зьездам быў прыняты цэлы рад рэзалюцый аб асноўных задачах у галіне ўвады сельскай гаспадаркі і павышэньня ўраджайнасьці, аградапамозе і аграімячэнага насельніцтва, аб дасьледчай працы, аб глебавым і сельска-гаспадарчым раёнаваньні Беларусі і аб сьстэме с.-г. асьветы.

М Е Н С К

Павялічэньне пэнсіі народным паэтам Я. Коласу і Я. Купалу

СНК БССР настанавіў павялічэньне пэнсіі народным паэтам Янку Коласу і Янку Купалу да сярэдняй стаўкі акадэмікаў Беларускай Акадэміі Наук. Народнаму Камісарыяту Фінансаў даручана забясьпечыць належнымі сродкамі па камітарысе НК Асьветы выплату гэтай пэнсіі.

За дзень

Зьмяняшэньне чарг. Каб паменшыць чаргу ў крамах, МЦРК пастакаваў перавосці на работу ў дзеве зьмены наступныя крамы: № 50 у цэнтры, № 11 на Камароўцы, № 19 на Нямізе і № 38 на вул. Мопр'у, якія да гэтага часу працавалі ў адну зьмену. Апрача таго, пераводзіцца на работу ў паўтары зьмены крама № 83 па Татарскай вул. Умыты мера да пераводу ўсіх адназьменных крама на работу ў дзеве зьмены.

5 год МОПР'у Беларусі

Запрашэньне Бела-Купа і Стасавай у Менск

ЦК і Менскі акружком МОПР'у рыштукоўца да 5-гадовага юбілею МОПР'у Беларусі. Да 18-га сакавіка—дня п'яцігодзьдзя—будзе вытушчана адназдэнная газэтка і выдадзена спецыяльны зборнік аб рабоце МОПР'у за 5 год. 18 сакавіка ў Доме Культурны аббудзэцца ўрачыстае пасяджэньне, на якое запрошаны з Масквы т. Бела-Купа, старшыня ЦК МОПР'у тав. Стасова і адзін з удзельнікаў Парыскае Камуны. На пасяджэньні будзе арганізавана ўзнаважэньне лепшых актывістаў мопраўскае арганізацыі.

Арганізацыя радыё-савету

СНК пастанавіў усю справу радыё-вешчэньня і радыёфікацыі на тэрыторыі БССР ускласьці на кіраўніцтва ўпаўнаважанага НК Пашт і Тэлеграфу ССР пры СНК БССР. Створана спецыяльная пасада намесніка ўпаўнаважанага па радыё-вешчэньні і радыёфікацыі.

Адрывіцьдзе азіацкіх садоў

За апошні месяц акруговай інспэкцыяй нарасьветы адрывы дзіцячыя сады ў камуне 1-га мая—Плешчаніцкага раёну і саўгасе Цімавічы, Капыльскага раёну, і ў саўгасе Натальеўск, Чэрвеньскага раёну. Апрача таго, на сродкі бацькоў адрывы дзіцячы сад у Чэрвені.

Раздача талёнаў на мануфактуру

МЦРК пачынае з 4-га лютага разьмеркаваньне талёнаў на мануфактуру для бальніцы. Парадкі атрыманьня талёнаў застаецца ранейшым за выключэньнем саюзу транспартнікаў, саматужнікаў і мясцоў „Чырвоны Халік“, якія прамацоўваюцца да магазыну № 25.

У Менску амністывана 185 чалавек

Па многіх аргухах Беларусі скончылася работа па правядзеньні амністыі ў аднаку 10-гадзьдзя БССР. Па аэотыах з некалькіх аргух звольнена з апраўдамоў іліа 500 чалавек. 3 Менскага апраўдамоў звольнена па амністыі 185 чал.

Радыё-перадача

Надзеля, 3 лютага
 10-00—10-55—Сьлянская радыёгазэтка.
 11-00—11-55—Сьлянскі канцэрт.
 12-00—12-30—Сьлявайце разам з намі.
 12-30—Інфармацыя.
 13-00—13-55—15-я лекцыя па вывучэньні мовы эспэранта.
 17-00—17-55—Час піянера і школьніка.
 18-00—18-30—Камсамольская газэтка „Чырвоная Зьмена“ па радыё.
 18-30—19-10Радыёматар з адказамі на тэхніч. запытаньні.
 19-10—20-30 Музычка - літаратурны журнал.
 20-40—23-00—Канцэрт.

Кулакі авазваюць таксама эканамічмы ўдму на беднякоў

Кулакі авазваюць таксама эканамічмы ўдму на беднякоў. У адной вёсцы, Гольчыцкага сельсавету, беднякі па сваім сходазе ваставалі правесці самаабкладаньне, а на агульным сходзе ве галасавалі за гэта, баючыся кулакоў, у тымнах якіх складзена іх збожжа.

У асноўным зьездам выпрацавана палажэньне аб аграімячэнай сэкцыі

У асноўным зьездам выпрацавана палажэньне аб аграімячэнай сэкцыі, якое прадстаўлена на вацьвардзэньне калегіі Наркамзему.

Значным неахопам у правядзеньні кампаніі зьяўляецца тое, што сельсавет не выстурача на прадумвае, на што скарыстаць сродкі ад самаабкладаньня

Значным неахопам у правядзеньні кампаніі зьяўляецца тое, што сельсавет не выстурача на прадумвае, на што скарыстаць сродкі ад самаабкладаньня. Перашкэлаве пасляховам правядзеньня самаабкладаньня ў некаторых мясцох тое, што ў іншых раёнах (Астрашынска-Гардзевіцкі, Смахвалавдзіцкі і інш.) яшчэ да гэтага часу не скарыстаць сродкі ад мінулагадня самаабкладаньня.

У зьвязку з адкрыцьдэм дзейнасьці Беларускага аддзяленьня „Вярнітсо“ пастановлена на мясцох арганізаваць ічаўкі таварыства

У зьвязку з адкрыцьдэм дзейнасьці Беларускага аддзяленьня „Вярнітсо“ пастановлена на мясцох арганізаваць ічаўкі таварыства.

Спэцыяльная тканіна для беларускага сьлянства

Спэцыяльная тканіна для беларускага сьлянства.

Фабрычнае палатно замест сяматнага

Каб павялічыць выгяд іліну на рынках, цэнтральныя рэгулюючыя і прамысловыя органы запрапанавалі тэкстыльнай прамысловасьці выпуэкаць спецыяльную сьлянскую тканіну. Па сваім выгядзе і моцнасьці гэтая тканіна будзе пасяльнова канкураваць з сяматканым сьлянскім палатном.

На пабудову самалёту „Рабселькор“ і танку імя М. І. Ульянавай

На пабудову самалёту „Рабселькор“ і танку імя М. І. Ульянавай.

5.000 рублёў на рамонт Дому Письменьнікаў

СНК пастанавіў выдць НК Асьветы з рэзервавана фонду СНК 5.000 р. на рамонт Дому Письменьнікаў у Менску.

Па выкліку насценгазэты зав. „Камунар“

Рэдакцыя насценгазэты Зьводу (Менск) увосіць ад імя рабкораў і чытачоў газэты—11 руб. 50 кап.

Скончыліся зімовыя канікулы

Зімовыя канікулы па ўсіх вышэйшых навукальных установах Беларусі скончыліся. З 1-га лютага пачаліся нармальныя заняткі ў БДУ і Беларускай с.-г. Акадэміі. Прафкомы прыступілі да правэркі выкананьня студэнтамі заданьняў студэнтскай арганізацыі. Так, па Менску было выдана студэнтам каля 2600 пучэвак на ўдзел у кампаніі па выбарах у саветы на вёсцы і па аграімячэнай дапамозе насельніцтву. У блжэйшым часе абудзэцца рад садоў, на якіх будучы надведзены вынікі работы студэнтаў на вёсцы ў часе зімовых канікул.

Мінеральныя ўгнаеньні для БССР

Наркамандлю СССР вызначыў сьлёта для БССР 15.200 тон мінеральных ўгнаеньняў: 8.400 тон суньрфасфату, 5.000 тон фасфарытнай мукі, 1.500 тон сульфату і 300 тон амоніа.

Рэарганізацыя вячэрняга рабочага унівэрсытэту

Калегія Наркамасьветы БССР, заслухаўшы сьправадачу т. Успенскага адносна вячэрняга рабочага унівэрсытэту, прызнала, што мэтавая ўстаўока унівэрсытэту прывільная.

Справа б. працаўнікоў Лесбелу

Працэс групы адназначных працаўнікоў Лесбелу пачаўся іліну. На працягу 2-х тыдняў Вярхоўны суд БССР дэтална зьмучае усе аналінасьці справы.

Аднак, калегія прызнала неабходным вячэрні рабочы унівэрсытэт

Аднак, калегія прызнала неабходным вячэрні рабочы унівэрсытэт рэарганізаваць, даручыўшы распрацоўку канкрэтнага пляну рэарганізацыі праўдэньню вячэрняга унівэрсытэту.

Пракурор у адносіах галоўнага падоуднага

Пракурор у адносіах галоўнага падоуднага—Чацінскага патрабуе ўмыць 204 арт. (укрывацьдэтва ратраты) і 196 арт. (безгаспадарчасьць), і да Рагіонага—196 арт. крмынальнага код.

Калегія Наркамасьветы пры гэтым дала наступныя дырэктывы

Калегія Наркамасьветы пры гэтым дала наступныя дырэктывы, на падставе якіх павінен быць распрацаваны праект рэарганізацыі:

Унівэрсытэт павінен арыентавацца на адну якую-небудзь вытворчасьці

Унівэрсытэт павінен арыентавацца на адну якую-небудзь вытворчасьці, а на ўсе галіны вытворчасьці. Неабходна з будучага навуцальнага году перавосці працу унівэрсытэту на 2 зьмены.

З наступнага навуцальнага году выкладаньне ў вячэрнім рабочым унівэрсытэце вэсьці ў аб'ёме праграмы 4-гадовай працоўнай школы

З наступнага навуцальнага году выкладаньне ў вячэрнім рабочым унівэрсытэце вэсьці ў аб'ёме праграмы 4-гадовай працоўнай школы.

Заяткі ва унівэрсытэце павінны быць прыстасаваны да ўмоў і быту рабочых ад варштату

Заяткі ва унівэрсытэце павінны быць прыстасаваны да ўмоў і быту рабочых ад варштату.

Калегія НБА пастанавіла таксама пры абгаварэньні правілаў прыёму на наступны год паставіць пытаньне аб умовах прыёму ў ВУУ і тэхнікумы студэнтаў

Калегія НБА пастанавіла таксама пры абгаварэньні правілаў прыёму на наступны год паставіць пытаньне аб умовах прыёму ў ВУУ і тэхнікумы студэнтаў, якіх скончаць 1 і 2 курсы вячэрняга рабочага унівэрсытэту ў гэты годзе.

Пасля заняткаў абудзэцца гуртара на тэму: „Падзеі ў Аўганістане“

Пасля заняткаў абудзэцца гуртара на тэму: „Падзеі ў Аўганістане“. Памадана прысутнасьць жонкі усіх рабочых і служачых друкарні і рэдакцыі газ. „Звязда“ і газ. „Рабочыі“.

3-га лютага ў 11 гадзін у Доме Селяніна абудзэцца заняткі курсоў лясніавага партактыму

3-га лютага ў 11 гадзін у Доме Селяніна абудзэцца заняткі курсоў лясніавага партактыму.

Тэма: „Як вэсьці працу па рэалізацыі дырэктыв партыі ў галіне рачыялізацыі адміністрацыйна-гаспадарчых і гандлёвага апарату“

Тэма: „Як вэсьці працу па рэалізацыі дырэктыв партыі ў галіне рачыялізацыі адміністрацыйна-гаспадарчых і гандлёвага апарату“.

Заняткі праводзе т. Дажброўскі

Заняткі праводзе т. Дажброўскі.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня кіно— „Ліно-Звязда“ замест. Балвік. Пача 7 з пал. і 9 з пал. гадз. увеч.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. 4 лютага і. л. а 6-й гадз. увечары абудзэцца агульны сход усіх беспрацоўных сяброў саюзу Працасьветы па заслугоўвацьню сьправадачы Менскага Гарсавету. Лука ўсе беспрацоўныя—абавязкова і без спавэньня.

— Каюб навуковых працаўнікоў. Надзеля, 3 лютага, а 1 гадз. дня—агульны сход членаў Менскага аддзяленьня „Вярнітсо“. Запрашаюцца ўсе навуковыя працаўнікі і Менску.

Адначны рэдактар ЯН. АСЬМОУ

С. Е. Н. Б. Н. Я. УТВАТРЫ І КІНО

ВЫШАЎ З ДРУКУ



ЗЯМЛЯ

Роман у 3-х частках

Стар. 353

Цана 1 р. 95 к.

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

ТОРГОВЫЕ КУРСЫ

Народного Комиссарата Торговли Р. С. Ф. С. Р.
Принем продолжается. Проспект курсов высылается бесплатно, обзорно преподавания и пробные лекции за 50 коп. марками.
Адрес: МОСКВА, Центр, Армянский пер., 11-10. Заочторгкурс.

КРОЙКА

Составлено по программам, разработанным и утвержденным ГЛАВПРОФОБРОМ

Комиссией по учебникам Научно-Технической Секции Госуд. Ученого Совета допущена в качестве учебного пособия для профшкол и курсов швейной промышленности

Руководство дает возможность каждому вполне изучить теорию и практику кройки, как главной основы техникой швейного дела. Руководство, научно составленное по общепризнанной в настоящее время преобладающей системе кройки, дает верные результаты, сглаживая при необходимости все дефекты сложной человеческой природы.
Руководство состоит из 2-х томов большого формата с 200 чертежей, рисунков, специально исполненных художниками, и многих таблиц по вычислению пропорциональности мерки.

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ.
1 том вышел из печати и рассылается подписчикам.

Цена за 2 тома по предварительной подписке 15 руб.; задаток 3 руб., остальная сумма уплачивается по шести рублей при получении каждого тома. Пересылка за счет заказчика по действительной стоимости. Заказы и деньги направлять по адресу: Москва, 8*, Цветной бул., 25-3.

Анц. 0-ву МОСКОВСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗ-ВО "МКИЗ"

МЕНСКАЕ АДЗЯЛЕНЬНЕ БЕЛКААПСАЮЗУ ПЕРАМЯСЬЦІЛАСЯ

у новае ўласнае памяшканьне па КРАСНАМЫСЬЛЕНСКИМ ЗАВУЛКУ, № 8.

КІНО-ТЭАТР

Культура

кіно

Інтернацыянал

кіно

Пралетары

1-шы дзіцячы кіно-тэатр

Юны піянер

кіно

Спартак

ГРАНДЫЁЗНЫ МАСТАЦКІ БАЯВІК
НАНА
трагедыя ў 10 частках
у гал. ролі
ВЭРНЭР КРАУС.
Пачатак 1-га сеансу роўна а 6 г. 30 м.
Толькі 3 дні—1, 2 і 3 ютага
ГРАНДЫЁЗНЫ БАЯВІК
КРЫЖ І МАЎЗЭР драма ў 8 част.
Вечэрнія сеансы для дарослых
БУЙНЫ НЯМЕЦКІ БАЯВІК
У галоўнай ролі папулярная нацыянальная артыстка
ЭЛЕН РЫХТЭР
Ад аўторка, 29 студзеня—Савецкі фільм
Дом у сумётах ДРАМА ў 6 ЧАСТКАХ.
Штодзень 2 сеансы: а 3 г. 30 м. і а 5 гадз.
Цана білета 10 к. Месцы нумараваны.—Баса ад 2 а пал. г.
АМЭРЫКАНСКІ ЗЬВЕРХ-БАЯВІК
МОРСКІ ЯСТРАБ кіно-раман ў 9 част.
У галоўных ролях Мільтон Сільс і Уолес Біры

БЕЛАРУСКАЕ ДЗІЦЯЧЫЕ ВЕШТА

ВЫШЛІ З ДРУКУ НАВІНЫ:

ДЗІЦЯЧАЯ

Юр. Будзян.—Зялёна-лапаўля. Вершы з малюнкамі. Стар. 16. Цана 25 к.
Андрэй Александровіч.—Рыбак. Вершы з малюнкамі. Стар. 16. Цана 35 к.
Беларуская народная казка ў апрацоўцы Якуба КОЛАСА—"ЯК ПЕЎНІК РАТАВАЎ КУРАЧКУ" з малюнкамі. Стар. 16. Цана 55 кап.

МАЛАДЫ ПРЫРОДАЗНАЎЦА

Оранг-зэўца—з малюнкамі. Стар. 125. Цана 35 к.
Тыграва аблога—з малюнкамі. Стар. 66. Цана 25 к.
Н. Плавільшчыкаў.—Каз (апаবাদаньне старога гуса) з малюнкамі. Стар. 102. Цана 35 к.

ВАКОЛ СЬВЕТУ

С. Майер.—У новай Капедоніі. Стар. 263. Цана 1 р. 25 к.
БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць неспраўдлівымі

Пасьведч. аб выгодысьці да райко-вай службы Мазішэўскага І., выд. Барысаўскім ваенкаматам 256

Паявая калібраж. вліжка № 447 Мехотка А., выд. Смалавіцкім спажывецкім т-вам 257

Паявая калібраж. кніжка № 403 Ярахаўна І., выд. Смалавіцкім спажывецкім т-вам 258

Канвэрса. кніжка № 2553 Целот С. С., выд. Барысаўскім прыгарадным спажывецкім т-вам 259

Членская кніжка Гуткоўскага Т., выд. Бабруйскім аддзяленьнем саюзу працасьветы. 260

Паявая кніжка № 2032 Мозго Н. П., выд. Дзельскім спажывецкім т-вам 261

Нашт руб-лікацый 50 кап. аб згубе дакуманту

ДОМАШНИЙ РЕМЕСЛЕННИК САМОУЧИТЕЛЬ

ВСЕХ ремесел в одной книге плоти, столяр., токар., перепл., слесари., сантехни., маляр., и ВСЕ друт. 148 рис. Цена 3 р.

новый полный самоучитель КРОЙКИ и ШИТЬЯ

женских и детских верхних вещей, платьев и белья (мужских, женских, детских) 300 рис. выкр. чертеж. Ц. 3 р.

Адрес: Москва, Политехнический Музей, 110-3, Кооперативное т-во "КУЛЬТУРА и ЗНАНИЕ"

КРАЯЗНАЎСТВА

(нарысы)

ЗЬМЕСТ:

Краязнаўства, яго задачы і гісторыя

Краязнаўства і яго мэты.
Польскае краязнаўства на Беларусі.
Рускае краязнаўства на Беларусі.
«Наша Ніва» як краязнаўчы цэнтр.
Першыя беларускія краязнаўчыя арганізацыі.
Сучасны стан краязнаўства
Краязнаўства ў БССР.
Краязнаўчая чынасьць па-за межамі краязнаўчых арганізацый.
Беларускае краязнаўства па-за межамі БССР.
Краязнаўства ў суседніх рэспубліках.
Краязнаўства ў заходніх суседзях.

Арганізацыя краязнаўчага руху
Гурток краязнаўства.
Равнае і акруговае таварыства краязнаўства ЦББ.
Краязнаўчыя арганізацыі ў асьветных установах.
Краязнаўчыя аб'яднаньні ў прафсаюзных арганізацыях.
Арганізацыя працы краязнаўцы.

Першыя крокі краязнаўчай арганізацыі
Краязнаўчы падлік і папулярнасьць краязнаўства.
Краязнаўчая бібліяграфія.
Краязнаўчы музей.
Краязнаўчыя вандраваньні і падарожжы.
Краязнаўчыя выданьні.
Стар. 154. ЦАНА 1руб. ВДВ.



Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбызаецца да 2-ога гадзіны дня.